

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА


№ 6

+ прилож.

ЧЭРВЕНЬ

1959





СЛАЎСЯ, НАРОД БЕЛАРУСКІ!

Музыка И. КУЗНЯЦОВА

Слова А. РУСАКА

Слаўся, народ беларускі,
Подзвігам працы свабоднай,
Доляй сваёю шчаслівай,
Вечнаю дружбай народнай!

Прыпей:

Сонца з Масквы устае над табою,
Родная наша зямля.
Слаўся, наш край беларускі, красою,
Песня, ляці да Крамля!

Слаўся ўраджаем багатым,
Наша калгаснае поле.
Слаўся палётам крылатым,
Наша жыццё маладое.

Прыпей.

Многа тут людзям прастору,
Радасць зямля наша родзіць,
Блізкімі сталі нам зоры,
Шчасце у дом наш прыходзіць.

Прыпей.

Слаўся ты, партыя наша,
Ленінскай праўдай заўсёды,
Ты павяля к камунізму
Светлай дарогай народы.

Прыпей.

Maestoso

Слау - ся на - род бе - ларус - кі, под - ві - гах пра - цы сва -

8...

- бод - вай.

до - ляй

сва - ё - ю шчасл - вай,

ПРЫПЕУ

веч - на - ю друж - бай на - род

най!

Сон - ца зМаск -

- вы

ус - та - е

над та - бо -

ю.

род - на -

на - ша зям - лі.

Слау - ся наш край бе - ла -

- рус - кі

кра - со -

- ю,

вес - на - ля -

- ці да Крэмля.

лес - на - ля - ці

да Крэм - ля!

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ПЯТЫ

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

№ 6

ЧЭРВЕНЬ 1959



Што ты зрабіла для сямігодкі?

ТАКОЕ пытанне задае сабе сёння кожная працоўная жанчына. ХХІ з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза адкрыў перад усім нашым народам, перад кожным членам нашага грамадства вялікія гарызонты. Наша краіна разгарнула эканамічнае сплаборніцтва з капиталістычным светам, пастаўшы сваёй асноўнай задачай — дагнаць і перагнаць капиталістычныя краіны па вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва.

Выкананне новага сямігадовага плана дапаможа нам блізка падысці да ўзроўню развіцця Злучаных Штатаў Амерыкі, а па некаторых галінах і перавысіць яго. Што гэта будзе так, мы ні на хвіліну не сумняваемся.

Велізарныя задачы сямігадовага плана блізкія сэрцу кожнага савецкага чалавека. У краіне з'явіліся тысячы і тысячы цэхаў, брыгад і змен, якія змагаюцца за права называцца калектывамі камуністычнай працы. Савецкія людзі разумеюць, што толькі павышэнне прадукцыйнасці працы забяспечыць выкананне сямігадовага плана.

Барацьба за выкананне сямігодкі разгараеца ўсё ярчэй, і з першых жа месяцаў намечаныя заданні выконваюцца.

Нядрэнна папрацавалі працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Магілёва. Сваю чатырохмесячную праграму яны выканалі на 105,7 працэнта. За права называцца калектывамі камуністычнай працы сплаборнічаюць больш 100 брыгад, цэхаў і змен.

На пытанне, што зрабіла ты сёння для сямігодкі, токар Магілёўскага завода «Электрапахавік» Л. Краўчанка можа заявіць: «Мой уклад у сямігодку 2—2,5 нормы штодзённай выпрацоўкі».

Першачарговая задача сямігодкі — барацьба за новую тэхніку.

Трактаразаводцы нашай рэспублікі механізујуць і аўтаматызуюць вытворчасць, уводзяць новыя лініі апрацоўкі дэталей, унутрыцэхавыя канвееры, механізујуць працэс зборкі. У гонар чэрвеньскага Пленума ЦК КПСС беларускія трактарабудаўнікі вырашылі датэрмінова выкананьць план першага паўгоддзя, даць на мільёны рублёў звышпланавай прадукцыі, з сэканомленага металу выпусціць дзесяткі трактараў «Беларусь». Сярод трактарабудаўнікоў шмат перадовых работніц. Заслугоўваюць павагі такія работніцы, як электраабмотчыца Ніна Афанасьеўна Кучмей, якая зменнае заданне выконвае на 170—180 працэнтаў, і многія іншыя.

Дастойнымі працоўнымі поспехамі сустракае Пленум ЦК КПСС калектыву мінскіх аўтазаводцаў. Зусім нядаўна мы былі сведкамі выпуску першай мінскай аўтамашыны, а цяпер дзесяткі тысяч мінскіх самазвалоў працујуць на шматлікіх новабудоўлях нашай краіны, у Кітаі і Венгрыі, Чэхаславакіі і Польшчы, Індый і Аб'яднанай Арабскай Рэспубліцы. Сярод стваральнікаў аўтамашын — нямана жанчын. Мінскім аўтамабілебудаўнікам ёсьць чым ганарыцца — створаныя іх рукамі машыны сталі ў адзін рад з лепшымі ўзорамі сусветнага аўтамабілебудавання.

На Брусьельскай сусветнай выстаўцы наш 40-тонны самазвал атрымаў першую прэмію.

Па прыкладу прамысловых прадпрыемстваў рэспублікі разгортаеца сацыялістычнае сплаборніцтва ў калгасах. Працаўнікі сельскай гаспадаркі змагаюцца за датэрміновае выкананне першага года сямігодкі па вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Калгаснікі Мастоўскага раёна вырашылі ў гонар Пленума ЦК КПСС да 20 чэрвеня выкананьць паўгадавое заданне па вытворчасці і нарыхтоўках малака. Працаўнікі Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці да 20 мая выканалі паўгадавы план закупак мяса. Майстрам высокіх надояў называюць даярку Мар'ю Ісакаўну Крывянкову з калгаса «Бальшавік» Хоцімскага раёна. Сёлета яна абавязалася надаць па 6000 кілаграмаў малака ад кожнай каровы.

Многія калгасніцы паказваюць узоры самаадданай працы.

Вялікай павагай у калгасе «Расія» Магілёўскага раёна карыстаецца трактарыстка Юлія Васільеўна Абушкевіч, якая летасць выпрацавала 650 га мяккага ворыва. Сёлета яна абавязалася павялічыць выпрацоўку да 700 гектараў.

Першынство ў Мінскай вобласці па вытворчасці і продажу прадуктаў жывёлагадоўлі трymаюць члены калгаса «Чырвоная змена» Любанскаага раёна. За чатыры з паловай месяцы гэтага года яны атрымалі па 125 цэнтнераў малака і па 35 цэнтнераў мяса на 100 гектараў зямлі. Гэта значна больш, чым за той жа час у мінулым годзе.

Гадавы план продажу мяса дзяржаве калгаснікі абавязаліся выкананьць да 1 ліпеня. Шмат дапамагаюць калгаснай гаспадарцы працевітыя свінаркі Л. Абчынец, Е. Грышчэні, В. Лабачэні, В. Коўшар. За год яны атрымалі ў сярэднім па 19 парасят ад кожнай свінаматкі. Высокіх паказчыкаў дабіваюць і даяркі. Сёлета за чатыры з паловай месяцы яны атрымалі па 1124 кілаграмы малака ад кожнай каровы.

Самаадданую працу калгасніц павінны ўсімі мерамі падтрымачы старшыні і праўленні калгасаў. Нажаль, ва многіх калгасах яшчэ мала дапамагаюць жанчынам-маці ў доглядзе дзяцей, не клапоцяцца як след аб арганізацыі дзіцячых ясліяў. У такіх калгасах жанчыны-маці часта пазбаўлены магчымасці сваёй актыўнай працы разам з усім народам рухаць уперед развіццё нашага грамадства, змагацца за выкананне сямігадовага плана.

Камунізм — цяпер ужо не нязбытная мара чалавечства. Савецкія людзі сваёй самаадданай працы ўсё больш да яго набліжаюцца. З кожным годам узрастает іх жыццёвы ўзровень. Цяжкую фізічную працу ўсё больш замяняе машынная тэхніка. Раствуць духоўныя запатрабаванні працоўных.

Жыць і працаўць для народа, для ўмацавання магутнасці сваёй Радзімы — гэта важнейшы абавязак савецкага чалавека. Кожны з нас павінен працеваць так, каб з чыстым сумленнем мог заяўці: «І сваю долю працы я аддаў на выкананне новай сямігодкі».

Движуніца веснай

Аляксей КУЛАКОУСКІ



Вось яны, будаўнікі калійнага камбіната — бетоншчыцы. Злева направа: Валянціна Густарнік, Ганна Бяліцкая, Мар'я Кулішова, Ганна Шамет, Роза Касцюкевіч і Святлана Бычкоўская... Паспрабуй без іх пачаць работу!

Пісьменнік Аляксей Кулакоўскі закончыў новую аповесць, прысвечаную будаўнікам Старобінскага калійнага камбіната. З асноўных персанажаў аповесці найбольш вызначаюцца вадзіцель трохтонкі Якаў Семігон, яго сястра Надзяя і малады інжынер, сакратар камсамольскай арганізацыі Валянцін Палянскі.

У гэтым урышку падаюцца эпізоды, якія ідуць пасля таго, як Семігон, спяшаючыся на выратаванне таварыша, пацярпей аварыю і апынуўся ў бальніцы. Праз некаторы час ён ачунгяе, вяртаецца на будаўніцтва і працуе яшчэ з большым энтузіязмам. Тут, на будаўніцтве камбіната, Якаў знаходзіць сваё сапраўднае шчасце, сваю светлуу дарогу.

НА радасць добрым людзям, Якаў папраўляўся хутка. Малады здаровы арганізм браў сваё: галаўная болі паступова сцішаліся, менш непакойлі цяжкія ўшыбы.

За гэты час рэдка хто з шахтабудаўцаў не пабываў у яго. Наведаўся нават аднаго разу Талімон, як чалавек найбольш вольны ўдзень. Перадаў паклон ад сваіх неспакойных аднадумцаў, старога Тумаша і каваля. Седзячы потым на зэлліку і хаваючы пад яго свае вялізныя жоўтыя бахілы, стары касавата паглядваў на нязвычны для яго белы халат, што накінулі яму на плечы, і маўчай. Ведаў, што калі пачаць добрую гаворку, то пры яго вушной тугаватасці трэба крычаць. А ці можна крычаць тут, у бальніцы? Можа і хвораму гэта шкодна? Толькі перад адыхадам пакідаў галавой, патужкай, што вось каб не ён, стары пень, то можа і ўсё добра было бы. Надаўмела яму тады бегчы наччу, стукаць у акно!

Адказ на гэта ён не так пачуў, як зразумеў па знаках Якава і па выразу яго твару. Якаў ухваляў учынак старога вартаўніка і дзякаваў яму за дапамогу. Цяпер хоць прасвятлілася многае і не будзе сядзець чорным жмутам на душы.

У руплівия прадвясення дні ў Надзі вельмі многа было работы, але яна прыходзіла да Якава змаль кожны дзень. Ведаючы, што брату найбольш цікава слухаць пра дабрасельскія справы, яна цэлымі гадзінамі расказвала аб сваім звяне.

— Усё ў нас будзе цяпер не так, як летасць, — радуючыся за сваіх дзяўчат, гаварыла яна. — Усё зменіцца.

— А што, замуж павыскокваеце? — усміхаўся Якаў. — Жаніхоў цяпер хапае.

— Можа хто і выскочыць, — згаджалаася Надзяя, — але галоўнае не ў гэтым. Будзем працаваць па-новому і жыць зусім не так, як раней. Вось на гэтых днях абедзве брыгады Палянскага сабраліся, пастанавілі змагацца за права



Раіса Мазурава працуе на замаражваючай станцыі... Па ўсяму відаць, што ёй тут «не холадна»...

стаць брыгадамі камуністычнай працы. А мы таксама сабраліся. Чым мы горшыя за іх? Там гэтакія ж самыя дзяўчата, як і ў нас. Многія нават вучыліся разам з нашымі. Яны будуць на шахтах, а мы на ільне, яны са сваёй тэхнікай, а мы са сваёй. Нашы дзяўчата пастанавілі ўсе машыны вывучыць. Трэба будзе сесці на трактар, на камбайн, — і калі ласка, сядзем. А то і на аўтамашыну. Дакуль гэта, сапраўды, мы будзем ча-каць заўсёды прывезных спецыялістau або пасылаць сваіх калгаснікаў на нейкія далёкія курсы, адрываць іх ад работы? Я ні на якіх курсах не была, а тут, на месцы, навучылася за лета рабіць на камбайні. Чаму другія не навучацца? І вучыць знойдзецца каму. Я думаю, Яша, што па маторах ты дапаможаш нам. Праўда?

— Магу хоць сёння чытаць лекцыі па падручніку, — жартаваў Якаў. — Прыйходзьце сюды!

Пры такіх размовах Якаў заўсёды прыкмячаў, што пра шахтабудаўцаў Надзяя гаворыць не менш, як пра сваё звяно. І вельмі добра ведае аб усім, што там робіцца. Гэта трошкі забаўляла яго, але і радавала, бо ў душы ён ухвалиў, што сястра неяк сама, без яго ўплыву, выбрала для свае ўвагі такія колектывы, які падабаецца і яму. У колек-тыве, вядома, не без адметнай асобы. Але і гэтая асоба па душы. Колькі разоў здаралася: стамляўся, пачынаў сум-

ваць у дарозе, уяўляліся нават адзіноцтва, адарванасць ад людзей. А прыходзіла на памяць, што сёння яго чакаюць хлопцы, што Валянцін, пэўна, ужо сядзіць у Антосішынай хаце, каб потым разам ісці ў клуб або ў школу на палітзаняткі, — і адразу станавілася весляй.

Прыбегла аднаго разу Надзяя ў палацу і яшчэ не паспела перадаць хлапечыя і дзяўчыны падарункі, паклоны ад Антосіхі, як паведаміла навіну:

— Табе, Яша, пакой у новым дому на месці! Ачунай хутчэй, будзем спраўляць наваселле!

У голасе, у вачах столькі радасці, што гатова б пусціца ў скокі, каб не бальніца.

— Чаму гэта мне аднаму? — быццам бы не раздзяляючы радасці, спытаў Якаў. — Павел Іванавіч абяцаў нам дваім.

Надзяя неяк адразу асеклася, пачырвянаела.

— Хіба ты не пойдзеш са мною ў новую кватэрку?

— Ведаеш, — ніякавата загаварыла

пісьмо, — азваліся, нарэшце, Якаў. — Як жа мне пісаць? Там нават забылі, што ёсьць на свеце нейкі шафёр.

— Ты дарэмна так, — з усёй дзяўчай ласкавасцю запярэчыла Надзяя. — Я ніколі не бачыла яе, ведаю толькі па тваіх расказах. Але чамусьці мне здаецца, што яна вельмі любіць цябе. Любіць, мучыцца, а не піша. І гэта ад гордасці, разумееш? Я шкадую цябе, — ты не крыўдуй за гэтае слова. Мне цяжка, калі бачу, душой адчуваю, што ты пакутуеш, перажываеш. Але я паважаю яе за такую гордасць! Я сама такая. Не дай божа, хто са мною так абыйдзеца, як у цябе вышла з ёю! Памру, а не дарую! Вырву з сэру маё каханне, заглушу нават памяць аб ім! Няхай адна навек застануся, няхай палохае і сніцца ў снах самотная, пакутніцкая старасць, усё роўна не адступлюся ад свайго закону, не зварну са свае сцежкі.

Тут мне часта ўспамінаецца тая палеская цётка, у якой я жыла. Яна была незамужнай, ты ж ведаеш. А дзеци былі, два хлопчыкі. Я доўга не ведала, чаму цётка жыве адна. Была ж яна яшчэ не старой, асабліва пасля вайны. І выгляд мела, як на вясковую жанчыну, дык зусім прывабны. Гаварыць пра гэта цётка не хацела. А потым, калі ўжо была хворай, я, вось гэтак, сядзела калі яе, і яна мне расказала.

Некалі, яшчэ зусім маладой, яна вельмі кахала аднаго хлопца, смалакуром ён рабіў там на заводзіку. Бывала, прыдзе дадому (калі ўжо яны пажаніліся), толькі вочы бліщаць, — увесь у смале, у коці, нясе ад яго не толькі на ўсю хату, а на ўвесь двор. А ёй здавалася, што няма на свеце больш прыгожага чалавека, і паҳам гэтым яна б дыхала ўсё жыццё. Калі ён хоць на хвіліну пазніўся, яна месца сабе не знаходзіла, выходзіла на дарогу і чакала, рвучы сваю душу рознымі ўяўленнямі аб няшчасцях. Гэта ж, мабыць, калі чалавек вельмі ўжо шчаслівы, калі проста думае аб якім-небудзь цяжкім здарэнні і мучыцца ад такіх думак. Жанчыне ўяўлялася, што яе мужа пэўна ж напаткала нейкая бядка, і ў вачах цямнела, свет становіўся чужім і непатрэбным. Не хацела ісці дадому,

не хацела нават бачыць малых дзетак, калі яны ўжо былі.

А потым выявілася, што смалакур мае другую жанчыну. Наша з табой цётка пасівела за некалькі начэй, пастарэла адразу на дзесятак год. І ўсё ж яе чалавечая годнасць не паддалася, не зламалася. Яна выгнала смалакура з хаты і не пусціла больш ні разу. Хадзіў ён потым па падвоканню, прасіў, маліўся, ледзь не паўгода начаваў на прыгрэбцы, — не пахінулася цётка, не даравала. Так і засталася на ўсё жыццё адна.

— Ты вельмі ўжо суровая, — ціха сказаў Якаў, пасля доўгага маўклівага раздуму. — Бывае, што іншаму чалавеку і трэба дараваць. У кожнага жыццё ідзе па-свойму.

— Да цябе я можа і не была б та-кою суровай, — трошкі змякчылася Надзяя. — Тут гаворка ішла пра наўмысныя ўчынкі, а ты, вядома ж, не такі, каб наўмысля рабіць каму шкоду. Зоня мала ведае пра гэта. Тваю выпадковую памылку яна прыняла, мабыць, за праяву харектару. Мне здаецца, Яша, што як толькі ўстанеш і зноў возьмешся за работу, адразу заедзь на сваю былую кватэрку. Раскажы там усё. І табе лягчэй будзе і... нам.

Якаў здзіўлены ўзняў вочы.

— Мне, я хацела сказаць, — паправілася Надзяя. — Не думай, што мне лёгка глядзець, як ты часам апускаеш галаву.

«Ужо і Валянцін пра гэта ведае, — мільгнула ў Якава думка. — Прагаварылася дзяўчына».

У першы момант неяк трохі няёмка стала і крыўдна на сястру, што яна не ўхавала яго тайны. А потым, удумаўшыся, Якаў зразумеў, што здзіўляцца і крыўдываць тут няма чаго. Валянціну ён і сам мог усё расказаць, а Надзяя яшчэ больш верыць гэтаму чалавеку. У іх, мабыць, ужо такія ўзаемадносіны, што сакрэтай не можа быць. За гэта нельга Надзю папракаць. Яна шчаслівая, гордая і шчырая ў сваёй сапраўднай дружбе, у сваім першым і светлым каханні. Так і павінна быць у хароших людзей.

Якаву хацела яшчэ раз зазірнуць сабе ў душу, яшчэ раз перабраць у памяці ўсё, абы чым нагадала сёння сястра.



Як і ўсюды на будаўніцтве, на маладым Старобінскім калійным камбінаце ёсьць лепшая камсамольская брыгада і ёсьць лепшы брыгадзір. У муляраў — гэта Віндора Сцяпурка.

дзяўчына, — табе лепш аднаму перасяліцца. Усё ж-такі, ведаеш?..

! Якаў зразумеў, што ў яе іншыя планы, што радуецца дзяўчына не толькі ад таго, што брату паабяцалі пакой.

— Значыцца, і тваё наваселле? — пранікнёна глянуўшы на сястру, спытаў Якаў. — Асобнае, больш урачыстае?

— Ды не, — запярэчыла Надзяя, аднак апусціла вочы. — Усё ж-такі, разумееш?.. Трэба тут глядзець трохі і наперад. Не будзеш жа ты ўвесь час жыць адзін.

— А, вось куды ты? — без здзіўлення, але і без радасці прамовіў Якаў. — Аб гэтым я не думаю.

— Чаму? — зусім сур'ёзна спытала Надзяя. — Хіба ты горшы за людзей? І мне будзе радасна, калі ў цябе будзе свая сям'я.

Якаў маўчаў, адварнуўшыся да акна. Яму цяжка было ўчынаць гэтую гаворку, бо толькі ўстрывожыцца сэрца, а да ніякага ладу тут не прыдзеш.

— Хіба ты ўжо цяпер і не пішаеш? — не пакідала дапытвацца Надзяя. — Нічога не ведаеш пра яе?

— Яна не адказала мене ні на адно



А Тацяна Жалудок і Ганна Пярико сталі выдатнымі арматуршыцамі камбінату...

Але неўзабаве дзверы ў палату ціха адчыніліся і на парозе паказалася жанчына, якую з-за белага халата Якаў ледзь пазнаў.

— Ці можна да вас? — нясмела спытала яна і ўсё трымалася за дзвярную ручку, не адважваючыся ступіць далей.

— Заходзьце, заходзьце, — першай запрасіла Надзяя. — Сядайце вось тут, — яна ўступіла месца на белым зэлдіку, а сама прысела на ложак.

Жанчына падышла, сарамліва паглядаючы на сляды на падлозе ад сваіх мокрых валёнак, асцярожненка, спаквала села і раптам утуліла твар у адварот халата, ціха заплакала.

Гэта была Анэта, жонка Шэмента. Якаў не то што здзівіўся яе прыходу, хоць, вядома, не чакаў такога наведвання, але ўсё ж адчуваў сябе даволі ніякавата, бо не мог прадбачыць, што яна будзе гаварыць, і не ведаў, як пачаць гаворку самому.

Загаварыла першай Анэта. Голос яе быў шчыры, зжалоблены слязымі.

— Вы, Якаў, мабыць, думаецце, што і я ў гэтym вінавата, што я ўсё ведала. Паклянуся вам усім, што ёсць у мяне са-мага дарагога, — сваім дзіцем, якога вы ўратавалі ад смерці, што я нічога не

ведала. Ён вельмі скрытны быў ад мяне і, мабыць, ад усіх. Ніколі я не чула, каб ён што гаварыў ці пра матэрыялы, ці пра якія гроши. Ды ў нас нічога няма. З чым прыехалі сюды яшчэ ў МТС, з тым і цяпер жывём. Які быў пусты, за-кінуты дворык са старой хаткай, такі ён і цяпер. Гусей толькі чародку развяза...

Жанчына крыху ўзняла бледны заплаканы твар, паглядзела спачатку на Надзю, потым на Якава і, трохі ўцёршыся ражком халата, пачала гаварыць далей:

— Праўда, аднаго разу, павячэралі, кажа ён мнё: «Паедзем, Анэта, на той год у Алупку (там у яго нейкія сваякі ёсць), купім там пляц з вінаградам, пабудуем уласны домік і будзем жыць з адных кватарантай».

Я, вядома, прыняла гэта за смех. Мала пра што можа надумаша чалавек, добра павячэралі? На чорта мне, ка-жу, гэтая твая Алупка. Мне і тут добра. Давай лепш падладзім крыху гэтую ха-ту, што нам далі, а то разваліца.

— Дык за што ж яе падладзім?

— А за што пляц з вінаградам?

Засмаяўся і маўчыць. Больш я ніколі ад яго слова пра гэта не чула. Хто яго ведае, ці ён збіраўся кідаць нас з Віц-кам, ці спадзяваўся, што мы ўсё-такі

паедзем, калі прыдзе на гэта пара. Ні пра Шыпульку ні разу не чула, ні пра вартайника. Там жа яшчэ нейкі майстар замешаны, — Шыпулька пра ўсё раска-заў. Каб ведала, то я хоць жыцца пазба-вілася, а не дапусціла б да таго, што цяпер вышла. Верыце вы ці не?

Жанчына зноў абвяла вільготным зро-кам Якава і Надзю і прытуліла да ўстрывожаных вуснаў ражок халата.

— Мы ведаем, што вы не вінаваты, — зноў за абодвух адказала Надзяя.

Якаў толькі злёгку кінуў галавой.

— Ну, а як ваша здароўе? — крыху супакоўшыся, спытала жанчына. — Гэ-та ж трэба так зрабіць, трэба так даду-мацца!..

— Ужо лепш цяпер, — даверліва ад-казаў Якаў. — Неўзабаве думаю выпіс-вацца.

— То і дзякую богу, — з палёгкай пра-мовіла Анэта. — Я, мабыць, і пайду ўжо, ке буду вам замінаць ды трывожыць вас сваімі слязымі. Гэта ж мне так цяжка было на сэрцы... Хацелася праведаць ды пагаварыць... Дзякую вам за ўсё: і за Віцьку і за тое, што сёння не пра-гналі...

— Пачакайце трошкі, цётка Анэта, — сказала Надзяя. — Пойдзем дадому ра-зам.

У сядзібе старога лесніка

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

Нарыс

Лым каўнерыкам, накарміла, і Косця пайшоў у школу.
У хаце стала ціха.
Сцепаніда Мікітаўна завіхалася ля печы. Вось яна спрытна перакінула нажом дранікі на патэльні, пасунула патэльню бліжэй да агню. Прыкрыла міску з дранікамі накрыўкай — восьмуцца парай, смачнейшыя будуць. Памяшала лыжкай у

чыгунку, пакаштавала... Раптам да яе вушэй даляцеў прарэзлівы піск свінні. «Што ён там натварыў?» — схамянулася Сце-паніда Мікітаўна. Яна падбегла да акна і адсунула ўбок фіранку. Ваяўніча размахваючы пал-кай, Андрэйка ганяў па двары свінню.

— Што ты робіш? Кінь пал-ку! — старая забараабаніла ру-

кой па шыбе. — Чуеш, кіны! Андрэйка прыпыніўся, пагля-дзеў на акно.

— Вось я табе, — пагразіла Сцепаніда Мікітаўна паль-цам, — свавола.

Палка ператварылася ў каня, на ім і прыскакаў Андрэйка ў хату.

— Хіба можна за свіннёй ганяцца? — дакарала бабка ўнук, калі яго нос-гузік пака-заўся ля дзвярэй кухні. — Не сорамна?


— Яна ў сенцы лезла, а я не пускаў. Чаму яна мяне не слухала? — прагаварыў па-крыўджана Андрэйка.

— Бач, не спадабалася. А як ты мяне не слухаеш? Ох, горы маё, — сказала бабка ўжо зусім не строга. — Садзіся, еш дранікі, ды дзеду абед няси. Ды чаравікі надзень. А то маці ўбачыць — пападзе і табе і мне.

— А ўжо цёпла, — весела сказаў Андрэйка і пачаў абу-вацца.

— Ты ж глядзі, хутка няси, каб не застыла, — казала бабка, шчыльна завязваючы забоночкі з гарачай капустай і дранікамі.

— Я хуценка.
Да дзеда ісці близка. Ён пасе калгасных цялят за суседнім хутарам. Але колькі цікавага можна знайсці нават на карот-кім шляху! Каля асушальнай канавы, якая роўнай блакітнай



Андрэйка любіць гаспадарыць.

К осція сядзіць за столом і рыхтуе ўрокі. Пальцы яго ў чарніле, і ён ста-ранна выводзіць вялікімі літарамі: «Вучыцца, вучыцца нам Ленін сказаў і верны і навуцы нам шлях паказаў». Побач — Андрэйка, яго малодшы брат. Ён яшчэ не школьнік, але таксама хоча вучыцца. Перад ім табліца множання. Каб не перашкаджаць Косцю, ён ціха шэп-ча:

— «Два на восем — шаснаццаць, два на дзесяць — восемнаццаць, два на дзесяць — дванаццаць».

— Не дванаццаць, а дваццаць, — папраўляе Косця.

— Сам ведаю.
— Ведаеш, дык чаму памыл-кі робіш?

— Сам ты памылкі робіш. Вунь задачку рашыў і вялікую адзінку з крапкай атрымаў.

— Не твая справа.
— Я табе зараз чарніла на сыштак як налью...

— Пасправуй!
— А ты ўсё роўна кепска пі-шаш...

Чым бы скончылася гэтая спрэчка, здагадацца нічё. Але з кухні вышла бабка Сце-паніда Мікітаўна, і Андрэйка, набраўшы ў невялікі плецены кошык ячменю, пайшоў кар-міць курэй. Бабка прагледзела сышткі ўнuka, паківала галавой. Паслухала, яко на кухні ўмывацца, дала чистую кашулю з бе-

стужкай працягнулася ўздоўж поля, Андрэйка спыніўся, прыслухаўся.

Паветра было напоўнена гукамі вясны і працы. То свавольны вечер прыносіў з-з лесу прыглушаны адлегласцю рокат трактара, і ён, гэты рокат, уладна запаўняў сабою на-ваколле, то раптам становілася ціха, і толькі высока ў небе заліваўся жаўрук.

Ну як не паглядзе́ць, не паслу́хаете! — такая спакуса на кожным кроку. Але дзед ча́кае. Вось ужо наступае з вя́сёлым брэхам бяжыць яго махнаты памочнік — Бокс.

Абед парадкам астыў, але дзед не пакры́удзіўся. Дэмітры Яўсеевіч сябруе з Андрэйкам. За абедам у іх ідзе сур'ёзна размова.

— Дзеду, калі я вырасту, буду трактарыстам?

— Абавязкова.

— А лётчыкам магу стаць?

— І лётчыкам.

— І машыністам?

— Нават машыністам. Кім хочаш. Трэба толькі добра вучыцца.

— Дзеду, а чаму ты не стаў трактарыстам, ты дрэнна вучыўся?

— Я зусім не вучыўся.

— Не хацеў?

— Разумееш, унучак, раней людзі не так жылі, як цяпер. Цяпер усе роўнія, і кожны можа быць, кім хоча. Кожны можа вучыцца. У адных нашым калгасе трэы школы. Ведаеш, Андрэйка, каб мне раней, пры панах, сказаі, што з нашай вёскі выйдуць інжынеры, урачы, настаўнікі, — не паверыў бы я. Хіба мог просты чалавек вучыцца? Хіба мог ён думаць пра кніжкі, калі адну запалку прыходзілася на чатыры часткі дзяліць, солі не было за што купіць. А калі ў чалавека не было грошай, яго за чалавека не лічылі — быдлам звалі. Эх, Андрэйка, лепш не ўспамінаць. Ты жывеш у другі час, калі мары простага чалавека здзяйсняюцца. Задумай, напрыклад, Аляксей Лушчук, сын нашага калгасніка, стаць горным інжынерам — стаў, спадабалася Алене Сліва быць настаўніцай — калі ласка. Пойдзеш у школу — яна цябе вучыць будзе. А колькі з нашай вёскі ўрачоў вышла, заатэхнікаў, агрономаў — не пералічыць. Многа ёсьць професій на зямлі, усе яны паважаныя, калі чалавек сумленна працуе. Вось, напрыклад, твой татка. Лепшы сталяр у калгасе. За што ні возьмечца, усё зробіць. І колы майструе, і сані ладзіць, і граблі зробіць, і касілку адрамантую. На ўсе рукі майстар. Яго і паважаюць за гэта. Галоўнае, унучак, быць чалавекам. Тады кім бы ты ні працаўаў — паважаць цябе будзе, а гэта важна ў жыцці.

Дэмітры Яўсеевіч падняўся, паглядзе́ць на сонца.

— Ну, унучак, загаварыліся мы з табой. Цялятам трэба на свежую траву ісці. Ды бабка без цябе хвалявацца будзе. Топай дадому.

... Як амаль кожны стары чалавек, Сцепаніда Мікітаўна скардзіцца часам, што раней моладзь была больш працавітая. Бывала, ад цямна да цямна ў полі, а прыдуць дадому, яшчэ за красны сядуць, ткуць. І такія прыгожыя рэчы з-пад рук выходзілі, люба паглядзе́ць. А цяпер — як хвіліна якая выпадзе — глядзіш, то ў кіно пойдуць, то ў клуб.

Наташа, дачка Сцепаніды Мікітаўны, толькі смяеца ў адказ.

— Куды ж было хадзіць? — пытаеца яна ў маці. — Клубаў не будавалі, і кіно ў вёску не прыезджала.

Але ж дарэмна скардзіцца Сцепаніда Мікітаўна. У яе сям'і любяць працу, шануюць яе. Нездарма Наташа яшчэ школьніцай на канікулах больш за ўсіх вучняў вырабляла праца-дзён і атрымлівала за гэта прэміі. А скончыўши сямігодку, пайшла ў брыгаду на палівыя работы. І вось праз год — ужо звенявая комплекснага звязна па вырошчванню ільну, кукурузы, цукровых буракоў. І вышываць яна любіць, і ткаць умее. У яе чамадане ўжо ляжаць некалькі ўзорных покрывак, абрусаў з прыгожым беларускім арнаментам, вытканых уласнымі рукамі. На свята яна пакрывае імі стол, ложкі. А на сценах, пад шклом, вісяць вышытыя ёю карціны. Але апошнюю зіму многія вечары Наташа праседжвала за кніжкамі і часопісамі, каб не быць апошнім у працы. Збірала попел, строга-настрога за-бараніўши маці выкідваць яго.

Калі Андрэйка падышоў дадому — ля ганка стаяла падвода. Зазірнуў у скрыню — яна была з попелам. «Наташа прыехала, попел забрала», — здагадаўся ён. Як сапраўдны гаспадар, Андрэйка сабраў раскіданае канём сена, пакарміў яго і толькі тады пайшоў у хату.

Наташа разам са сваёй сяброўкай, таксама звенявой, Ганны Селях нешта даказвала Андрэйкаму бацьку, які прышоў адбадаць.

Андрэйка прыслухаўся.

— Не, Васіль, нам патрэбны маленькія калочкі, а ты дрэзы сячы збіраешся, — сказала Наташа.

— Каб відаць было.

— Мы на яго фанерку прымайструем, там прозвішча будзе.

— Калі так, можна нават агабляваць іх, каб стрэмкі мая сястрычка ў руку не засадзіла.

Задумалі дзяўчата добочию справу, каб кожны член звязна



Наташа прыехала попел забіраць.

ящчэ з вясны ведаў свой участак. Прыдзеш на поле — адразу будзе відаць, хто як працуе.

Увечары ўся сям'я збіраецца разам. Любіць гэты час Дэмітры Яўсеевіч. На двары цішыня. Толькі з хлява ледзь чутна даносіцца сытае дыханне каровы, ды часам паскрыпвае калодзежны жораў. А ў хаце... цеснай становіцца тады старая хата. Але ж утольна ў ёй і не як на дзіве спакойна.

— Ты дзе сёння араў? — пытаете Дэмітры Яўсеевіч у сына Косця, трактарыста.

— За Літвінкамі пад кукурузу.

— Ну і як, агрэхай многа?

— Ну што вы.

— То-та, па-нашаму, па-леснякоўску працаўаць трэба. Каб не падводзіць ні сябе, ні другіх.

— Старшыня прыходзіў на поле. Правяраў.

— Малайчына ён, правільна бярэцца за справу. Я сёння ба-чыў—пшаніцу яравую сеялі. Так апрацавалі зямлю, хоць шары па ёй качай.

— Малады, а гаспадарлівы, — уставіла сваё слова Сцепаніда Мікітаўна, якая мыла талеркі пасля вячэры. — Толькі трэх месяцаў, як старшыней стаў, і адразу дысыцыпліну наўё.

— Чалавек ён — гэта асноўнае. З людзьмі па-чалавечаму абыходзіцца. Як жа інакш? Ты з чалавекам добра пагазары, ён табе душу аддасць.

— Душу не аддасць, а працаўаць будзе добра, — дадала Вера, жонка Васіля. — Весь месец так цялятнікі ды кароўнікі выбелілі — аж свецяцца на сонцы. І з песней працаўаці.

— Гэта ён працільна робіць. У светлым памяшканні і думкі ў людзей святлейшыя будуць.

— А яны і цяпер не сумныя, — сказала Вера. — Па два рублі на працаўдзень авансуюць. Авансуюць. Па два кілаграмы збожжа дадуць? Да-дуць. А колькі свіней на адкорме стаіць, колькі курэй,

качак! Адных птушанят дзве тысічы ўзялі. Старшыня так і сказаў: «Зарабляйце працадні, важкімі будуць».

Размова ідзе аб новым старшыні калгаса — Аляксандру Мікалаевічу Булавіцкаму, быўлым сакратару Кобринскага райкома камсамола.

— Тата, скажы, калі на цэнтральну сядзібу перабірацца будзем? — умяшалася Наташа. — Сёння старшыня казаў: «Свято, радыё праводзіць трэба, а хутары, як цёмныя плямы, убаку застануцца». Не хачу я жыць на цёмнай пляме ўбаку ад жыцця.

— Дзеду, там школа блізка будзе? — спытаў Андрэйка.

Стары Лесняк пагладзіў рукою стрыжаную галоўку ўнука.

— А я хіба супроць? Трэба, вядома трэба... Заяву падаў ужо, каб праўленне лесу выдзеліла. Толькі ў якім месцы будавацца будзем?

Пытанне сур'ёзнае, яно цікавіць усіх. Таму цяненай паселі ля дзеда.

— Каля самай школы, дзеду, добра? Тады я на перапынках да цябе ў госці буду бегаць, — не церпіцца Андрэйку.

— Трэба бліжэй да калгасна-га двара і клуба, — прапануе Наташа.

— Нам бы побач паставіць дамы, — кажа Васіль.

Ён таксама будуеца. Ужо нарыхтаваў лес, гонту прывёз.

Сумна часам робіцца на сэрцы Дэмітрыя Яўсеевіча. Як ён будзе без вяслага дзіцячага шчабятання? Але жыццё ёсць жыццё. Кожная птушка робіць сваё гнездо.

У размову ўмешваеца Косця.

— Мне ўсё роўна, дзе будзе хата стаяць, але каб было пашырэ пакояў.

Дэмітры Яўсеевіч весела ўсміхаецца. Так, Косця мае рацюю. Хутка і Валодзя з арміі вернецца.

Не, ніколі не будзе пуста ў хаце старога Лесняка.

Калгас «Запавет Ілыча» Кобринскага раёна.

НАСТУ Гладкевич
ахвотна слухалі і ў
праўленні калгаса
«Шлях камунізма», і ў
Бабруйскім выканкоме
райсавета, спачувалі ёй,
але ўрэшце разводзілі ру-
камі:

— Нічога не можна
зрабіць. Лесу няма! Як-
небудзь перабіцесь пару
гадкоў, а там лес пад-
расце, падкінем вам пару
кубаметраў!

Старая не ведала што
рабіць. Яна і так колькі
год перабівалася, пакуль
хата зусім не развалілася.
Давялося, маючи сваю
хату, шукаць прытулку ў
суседзяў.

— Дабрайцесь, Наста,
у Бабруйск, — райлі сусе-
дзі. — Ідзіце проста да
Мядзведзевай на дрэва-
апрацоўчы камбінат. Яна
там працуе. У горадзе лю-
бы вам пакажа дарогу.

— А хто ж такая Мядз-
ведзева?

— Дэпутат наш. Памятаеце, на прадвесні мінулага
года галасавалі за яе?

— Гэта тая, пра якую казалі — маладая ды бяля-
венькая?

— Яна самая.

— Хто прысутнічаў тады на сустрэчы, казаў, што
надта ж яна нясмелая і сарамлівая маладзіца.

— А вы не зважайце, што яна сціплая. За народ-
тарой стаіць і добра яму служыць. Самі пераканае-
цесься.

Старая паслухала. У Бабруйску яна лёгка адшу-
кала Мядзведзву, пабывала ў яе на кватэры. Жыве
дэпутат у камбінацкім драўляным доме на самым бе-
разе Бярэзіны. Старая добра разгледзела абсталя-
ванне. Усё вельмі сціплае: простая шафа, ложак,
стол, крэслы, канапа. І ў іх амаль у кожнай калгас-
най хаце такое.

Мядзведзева не толькі ўважліва выслушала, але
і гасцінна прыняла старую, а на развітанне сказала:

— Хачу абавязкова пабываць у Ясным Лесе і са-
ма глянуць на вашу хату.

Старая занепакоілася:

— У такую пару да нас і дабраца цяжка. На ма-
шыне не праехаць, галубка мая.

— Нічога, не хвалюйцесь, дабяруся. Ногі ў мяне
маладыя...


Мядзведзева стрымала сваё абяцанне і ў першы ж
выходны дзень накіравалася ў Ясны Лес. Старая ка-
зала праўду: у такой хаце жыць немагчыма. Агле-
дзеўшы добра сцены і дах, дэпутат зайшла ў праў-
ление калгаса.

Вярнуўшыся ў Бабруйск, яна запісала ў сваім
дзённіку: «У калгасе «Шлях да камунізма» далі лес
на рамонт хаты Насці Гладкевичі».

... Здаецца, зусім нядаўна Франя ўпершыню пера-
ступіла парог фанернага цеха. Была яна тады то-
ненъкая, бы лазінка. Скончыўшы сямігодку, яна ра-
шуча сказала маці, што пойдзе на вытворчасць. Маці
вельмі хацелася, каб дачка атрымала сярэднюю ад-
укацыю.

— Вучыся, Франечка, далей. Я буду сама праца-
ваць і здолею забяспечыць цябе і Зою ўсім неабход-
ным.

Франя бачыла, як цяжка даводзіцца маці, і разу-



Рабочы дзень і грамадскія справы закончаны. А цяпер за
урокі. Вучоба не чакае. Франя Віленčyūna аб гэтым памятае.

ЛІЧНАЯ ЖЫЩА

мела, што толькі яна можа
ёй дапамагчы. Вучыща
можна не абавязкова ў ся-
рэдняй школе. Можна па-
ступіць у вячэрні тэхнікум,
набыць спецыяльнасць, а
потым стаць тэхнікам або
нават інжынерам!

Работніцы сустрэлі Фра-
нню ветліва. Хутка вялікі
цэх пачаў раскрываць пе-
рад ёй свае таямніцы. Нед-
зе далёка леснікі расцілі
бярозу, вольху, а надышоў
час — лесарубы іх ссеклі.
Плытагонаны па Бярэзіне
прыгналі драўніну на кам-
бінат. Чуракі трапілі на
транспарцёры, потым у па-
рыльныя ямы, а там на лу-
шчыльныя станкі. Мікола
Карнацкі са сваёй слáунай
брýгадай ператварыў чура-
кі ў тонкі шпон. У сушыл-
иках шпон высушылі і скле-
ілі з яго фанерныя лісты.
Але фанерны ліст, што вы-
ходзіць з-пад прэса, — гэ-
та яшчэ не таварная пра-
дукцыя. Над ім яшчэ

трэба даволі папрацаўца: абрэзаць, прашліфаваць.

Франя трапіла ў такую бryгаду, дзе апрацоўвалася
фанера для Індыі, Інданезіі, краін Блізкага і Да-
лёкага Усходу, краін народнай дэмакратыі. Ліст,
апрацаўваны рукамі Франі, цянгікі і паходы завя-
зуць у Бамбей, Дэлі, Джакарту, а там нашы сябры
скарыстаюць яго для вырабу мэблі. Франя не шкадуе
сіл, каб зрабіць яго выключна трывальным па якасці і
прыгожым па выглядзе! Рукі ў яе тонкія, спрытныя.
Пальцы адчуваюць на лісце кожную шурпацінку,
кожны бугорчык і шліфуюць, шліфуюць...

Прыходзячы дахаты, Франя пышчотна туціца да
маці і шэпча:

— Мы сёняння апрацоўвалі фанеру для Індыі! Вы-
датная будзе партыя. Тысячы лістоў і ніводнага з
заганай!

Камбінат з кожным годам нарощвае тэмпы вы-
творчасці. Каб павялічыць выхад з кубаметра каш-
тоўных рэчаў для народнай гаспадаркі, устанавілі
спецыяльныя станкі для далушчвання, скарацілі ады-
ходы, пачалі выкарыстоўваць іх для вырабаў пліт.

Разам з камбінатам расла і Франя. Ва ўсіх на ва-
чах за некалькі год нясмелая дзяўчынка вырасла ў
выдатнага майстра шліфоўкі, узначаліла бryгаду
сартавальніц.

А яшчэ праз год Франю Мядзведзву выбралі дэ-
путатам Вярховнага Савета СССР. На першай сесіі
нятага склікания яна была выбрана членам Камісіі
заканадаўчых меркаванняў Савета Нацыянальнасцей.

Паездкі ў Москву ўзбагацілі Франю Віленčyūnu новымі знаёмствамі. Яна пасябравала з Надзеяй Іва-
наўнай Букатай — знатнай свінаркай Капыльскага
раёна, Героем Сацыялістычнай Працы.

— Надзея Іванаўна, — гаворыць Франя Ві-
ленčyūna, — ледзь не ў два разы старэйшая за мяне.
Яна мне, як маці, але нас звязвае сапраўдная друж-
ба. Мы часта сустракаемся і перапісваемся. Гэтая
нястомная энтузіястка калгаснага будаўніцтва любіць
сваю справу не менш, чым я сваю бryгаду. Здацца,
што можа быць агульнага паміж свінаркай і фанер-
шчыцай? А тым часам у нас адны думкі, імкненні. Мы
ідзём аднымі шляхам, хоць і рознымі сцежкамі.

З Маўлетай Халімавай — настаўніцай з Намынгана

Узбекской ССР — Мядзведзея познаёмілася таксама ў Москве. Там жа і Мар'я Дзервіце — сакратар аднаго з гаркомаў КП Латвіі — стала для Франі блізкім і дарагім чалавекам.

Кожная паездка ў Москву — вялікая і плённая школа для Франі Вікенцьеўны. Як губка ўсмоктвае ваду, так Мядзведзея набывае тут самыя разнастайныя веды, пашырае свой кругагляд, знаёміца з культурнай спадчынай народу нашай краіны. З нязменнай сваёй спадарожніцай Мар'яй Дзервіце наведвае Франі музеі, тэатры, выстаўкі.

Вось маладая жанчына хутка ўзбягае на прыступкі будынка выканома Бабруйскага гарсавета. Гэта Мядзведзея ў абедзенны перапынак прымчалася сюды, каб высветліць справу пенсіянера Сямёна Меншава. Другім разам вы можаце яе бачыць у гарадскім аддзеле забеспячэння. Яна ўладкоўвае ў дом састарэлых адзінкую бабульку Ганну Міхайлаўну Закрышэўскую і заадно дапамагае Соні Гамбург, работніцы камбінату, змясціць маленькіх дзяцей у гарадскіх дзіцячы сад, а Мар'я Міхайлаўне Піліпчук — атрымаць развод са сваім бытым мужам, што кінуў яе з трывма маленькімі дзецьмі.

Дэпутацкая дзейнасць Франі Вікенцьеўны ўсебаковая. Ёй часам даводзіцца вырашаць такія справы, аб якіх раней і ўяўлення не мела. Няспынна трэба вучыцца самой і вучыць сваю брыгаду больш дасканальным метадам працы. Нямала часу адбірае і вячэрні лесатэхнікум, дзе на другім курсе займаецца Мядзведзея.

— Нічога, — гаворыць яна, — не скарджуся, паспяваю. Скажу нават, што наведваю кіно, бываю і ў тэатры.

Так вырасла ў кірауніка адной з лепшых брыгад вытворчасці Мядзведзея — простая савецкая жанчына, якую народ паслаў сваім прадстаўніком у вышэйшы орган улады краіны.

Ул. МЯЖЭВІЧ

г. Бабруйск

Я гляджу на Каўказ

Я гляджу на Каўказ, што паэты ўслáялі
У пээмах і вершах не раз,
І пра вас ўспамінаю, жытнёвия хвалі,—
Мне чамусьці самотна без вас.

Зрок мой вабяць бяскрайняга мора разлівы,
Пальмаў стройных цыбатых асцё,
А ўяўлюю сабе беларускія нівы,
Сню, як шэпча бярозак лісцё.

Вечары тут і ночы, хоць выкалі вока,
У гушчары так увесень у нас,
Не знаёма мне ўсё і нязвычна навокал,—
Ты прабач мне за гэта, Каўказ.

Пра цябе не скажу я нічога благога,
Горда высяцца горы твае,
Толькі ціхага, роднага шуму ляснога
У гэты час мне чамусь не стае.

Не стае нарачанскіх пейзажаў вясёлых
І сумотнай вярбы ля ракі,
Не пяюць так дзяўчата і хлопцы па сёлах,
Як співаюць мае землякі.

Я гляджу на Каўказ, што паэты ўслáялі,
Я гляджу ўпершыню на Каўказ...
Ад мяне вы далёка, жытнёвия хвалі,
І чамусьці мне сумна без вас.

Авар'ян ДЗЕРУЖЫНСКІ

ШЭСЦЬ СЯСЦЁР-ПАРТЫЗАНАК

ІДУЦЬ за годам год... Усё далей і далей адыходзяць ад нас падзеі апошніх вайны. Але па-нашаму жывуць у памяці справы і подзвігі людзей, якія беззапаветна змагаліся і аддалі жыццё ў імя вялікай перамогі, у імя справядлівасці...

У зале Магілёўскага краязнаўчага музея ў цэнтры аднаго са стэндаў шэсць фатографій. З іх глядзяць простыя, адкрытыя дзяўчочыя твары. Над фотаздымкамі надпіс: «У вёсцы Ганцавічы, пад Шкловам, жыла вялікая і дружная сям'я Хаўранковых. У гады Айчыннай вайны яна мужна змагалася з гітлераўскімі захопнікамі. Сёстры Надзяя, Мар'я, Зіна, Ефрасіння, Матроні, Ганна сталі партызанкамі-падпольщикамі...».

Ля стэнда падоўгу затрымліваюцца наведальнікі музея. Людзі ўгляджаюцца ў рысы твару сяцёў, разглядаюць іх узнагароды, лістоўкі, якія распаўсюджвалі падпольщицы, пажоўкае, памятае пісьмо з буйнымі, няроўнымі літарамі, напісаное адной з іх — Мар'яй — у камеры гестапа.

...Надзяя Хаўранкова настаўнічала ў Слаўгарадскім раёне. Рухавую, неспакойную, з вясёлымі, заўзятymі іскрынкамі ў сініх вачах, яе хутчэй можна было прыняць за непаседу-школьніцу, чым за настаўніцу. У школе сустрэлі яе недаверліва, але неўзабаве першое ўражанне рассеялася. Яе сталі паважаць у школе і ў мясцовым калгасе за чуласць, настойлівасць, вясёлы характар.

Тут, у слаўгарадскай вёсцы, яе застала вайна. Нахлынуўшыя грозныя падзеі ашаламілі дзяўчыну. Хацелася думаць, спадзявацца, што ўсё вось-вось зменіцца, вораг будзе спынены, адкінуты з нашай зямлі, і вайна хутка закончыцца, і ўсё пойдзе па-ранейшаму. Але неўзабаве яна зразумела, што барацьба з ворагам будзе цяжкая, доўгая, не на жыццё, а на смерць.

Гітлераўская полчишчы рваліся на ўсход. Запалалі гарады і вёскі, захопленыя ворагам. Надзяя ведала, што азначае іншаземнае па пахожанню слова «акупацыя», ведала з кніг, па рассказах тых, хто змагаўся ў гады грамадзянскай вайны з інтэрвентамі ўсіх масцей. Цяпер

страшны сэнс гэтага слова раскрыўся перад яе вачыма ў дзікіх зверствах фашысцкіх драпежнікаў.

З Слаўгарадскага раёна Надзяя прабралася ў вёску Ганцавічы да бацькоў. Сюды прышлі з Магілёва Зіна, Фруза, Моця. Настрой ва ўсіх быў прыгнечаны. І толькі Надзяя, здавалася, заставалася ранейшай: яна пажартуе, падбадзёрыць і песню заспівае. Але калі заставалася адна, на смуглы твар клаўся ценъ суму, клопатаў, густыя бровы хмурыліся, вялікія сінія очи звужваліся. «Што ж рабіць? — пытала яна сябе. — Колькі можна сядзець склаўшы руکі і чагосьці чакаць?»

Надзяя выявіла ў полі, недалёка ад сваёй вёскі на месцы бітваў зброю, боепрыпасы. Сабрала, закапала іх. За гэтую небяспечную справу ўзяліся потым усе сёстры разам з пажылой маці Наталляй Іванаўнай. Ведалі яны — зброя спатрэбіцца.

Першая сустрэча Надзі з партызанамі адбылася ў красавіку 1942 года. У вёску прышла невялікая група ўзброеных людзей у цывільным адзенні. Яны распытвалі пра акупантаў, рассказвалі аб падзеях на франтах. Надзяя выбрала зручны момант і падышла да старшага групы. Гэта быў Красякоў, які потым стаў камандзірам партызанскага атрада.

— Я пайду з вами, — заяўляла Надзяя. — Я ўсё абдумала... Я разумею, у якіх умовах давядзецца змагацца.

Красякоў вагаўся. Надзяя загаварыла ўзбуджана, настойліва:

— Я — настаўніца. Я вучыла дзяцей любіць нашу Радзіму, выхоўвала ў іх патрыйтызм, мужнасць... Дык што ж, на вашу думку, я павінна рабіць зараз сама?

— Мы яшчэ сустрэнемся, — адказаў Красякоў.

1 мая 1942 года Надзяя Хаўранкова была залічана ў партызанскі атрад разведчыцай. Сабраная сям'ёй Хаўранковых зброя паступіла ў руки народных мсціўцаў.

Не адно баявое адказнае заданне выканала мужна дзяўчына. Яна прабралася ў варожыя гарнізоны, удзельнічала ў баях. Неяк летам яе паслалі пад Оршу. Паблізу горада, у вёсцы Панізоўе, жыла яе сястра Мар'я. Муж Мар'і пайшоў у армію, і яна засталася з сямігадовым сынам. Даведаўшыся, што На-

дзя партызанка, Мар'я заявила:

— Як жа гэта так атрымліваецца — я намнога старэй за цябе, а сяджу склаўшы руки?

— Затым і прышла да цябе. Калі згодна, спраў многа знайдзеца, — сказала Надзяя.

Партызанскамі сувязнымі ўслед за Мар'яй сталі таксама Зіна, Моця, Ганна, Фруза.

Мар'я наладзіла сувязь з надзейнымі людзьмі і даведалася, што ў лесе пад Оршай ёсць схаваная зброя. Аб гэтым яна паведаміла Надзю. Хутка 15 вінтовак, 4 кулямёты, 200 кілаграмаў толу, 20 тысяч патронаў з вялікай рызыкай былі перапраўлены партызанам.

Аб тых суровых днях Зіна ідзе Хаўранкова расказвае:

— Небяспека была на кожным кроку. Зараз успомніш — і не па сабе становіца. А тады пра небяспеку не думалі. Хацелася штосьці зрабіць для перамогі над ворагам.

Аднойчы Надзяя, Зіна і Мар'я ўтром везлі ў атрад зброю. Была нядзеля, і яны пад выглядам сялянок, што едуць на базар, без здарэння мінавалі мост цераз Днепр. У Шклове па суседству з паліцэйскім жыла іх пажылая цётка Еўдакія. Хаўранковы рашылі спыніцца ў яе. «Не падумаюць жа паліцаі, што хтосьці сунеца са зброяй да іх прама паднос», — разважалі яны.

Калі сёстры збираліся ехаць далей і Надзяя начала запрагаць каня, да яе падышлі паліцай і нямецкі салдат.

— Куды едзеш? — запытаў паліцай.

Надзяя назвала вёску за Шкловам.

— Партызан часта бачыш? — працягваў паліцай.

Надзяя перапалохалася. Яна падумала, што паліцай штосьці западозрыў. Але тут жа авалодала сабой, хітравата ўсміхнулася і бойка сказала:

— А ты адкуль ведаеш, можа я сама партызанка?

У Мар'я падкасліся ногі. «Загінулі», — мільгунула ў яе думка. Але ўсё абышлося добра. Паліцай прыняў слова Надзі за жарт і загадаў ёй падвезці салдата да вартавога паста на ўскраіну горада. Зброя была дастаўлена ў атрад.

Надзю не палохалі цяжкасці і небяспека. Яна заўсёды мужна ішла на любое заданне. Разам з групай партызан камсамолка пусціла пад адхон два варожыя эшалоны. Было знішчана два парвозы, 5 вагонаў з боепрыпасамі, 6 платформаў з аў-

тамашынамі. Пад абломкамі вагонаў засталіся дзесяткі гітлераўцаў.

У атрадзе любілі Надзю за яе смеласць, бадзёрасць. Ля партызанска гастра яна співала, распевала цікавыя гісторыі, жартавала. Зусім нечакана ў атрад прышла жудасная вестка: Надзяя склонена гестапа.

Здарылася гэта восенню 1942 года. Надзяя была ў разведцы і даведалася, што карнікі сцягваюць буйныя сілы да Шклова, каб у бліжэйшы час пачаць блакіроўку партызанска атрадаў. Трэба было неадкладна паведаміць аб гэтым камандам.

была Надзяя. Ад нечакана сіцы канваіры на нейкі момент разгубіліся. Гэта дало магчымасць дзяўчыне скрыцца. Яна заскочыла ў адзін з дамоў. Можа ёй і ўдалося б выратавацца, але на туго бяду гаспадар аказаўся агідным зраднікам. Ён схапіў партызанку і пачаў біць. Надзі ўдалося вырвавацца ад яго, але куля, пушчаная зраднікам услед, насцігла яе...

Трагічная смерць Надзі не зламала духу яе сяцёр. Яны працягвалі змагацца, хоць цяпер патрэбна была падвойная асцярожнасць — гестапа ж, напэўна, сачыла за імі. Сёстры хадзілі ў раз-

прыялі з малымі дзесяцьмі — Валянцінай і Эмай.

Мар'я трымалася стойка, адмаўляла ўсякую сувязь з партызанамі. Яе катаўвалі, пагражалі расстрэлам усёй сям'і, але яна працягвала маўчаць. Праз некалькі дзён бацькоў і сяцёра Мар'і, акрамя самай малодшай Зіны, адпусцілі. Каб зламаць волю Мар'і, у камеры працягвалі трывама і яе сына. Прайшло яшчэ два тыдні — доўгія, як вечнасць. Мар'я ўдалося абмяніцца некалькі словамі з Зінай.

— Яны аб нас нічога не ведаюць, — перадала Мар'я. — Ад мене нічога не даб'юща...



Непахіснай мужнасці беларускіх партызан прысвяціў сваю карціну малады мастак
Іван Стасевіч.

ванию. З Оршы яна пайшла на Шклов, а адтуль накіравалася ў вёску Ганцавічы. Зайшла да бацькоў крыху адпачыць. Вераснёўскі вечар быў цёплы і ціхі. Надзяя ўзяла ўсімі забытую гітару і ў паўголаса заспівала песню аб суровым партызанска жыцці. Бацькі слухалі, і слёзы падступалі да іх вачэй. Паклаўшы гітару, Надзяя сказала:

— Засумавала я па школе. Хочацца ўвайсці ў клас і сказаць: добры дзень, рабяты! На чым мы спыніліся ў апошні раз?

На світанні Надзяя пакінула дом. Па дарозе ў атрад разведчыца трапіла ў руку гітлераўцаў. Яе адправілі ў Шклов у аддзяленне гестапа. Мар'я адважылася наведаць сястру, і яе тут жа арыштавалі, але, не маючи піякіх улік, адпусцілі.

Пазней сталі вядомы падрабязнасці гібелі Надзі. На світанні 21 верасня гітлераўцы вывелі са Шкловскай камендатуры дзвюх замучаных дзяўчат і павялі пра пасёлак да Дняпра на расстрэл. Жыхары бачылі, як адна з іх кінулася ўцякаць. Гэта

ведку, шукалі зброю, распаўсюджвалі лістоўкі, накіроўвалі ў партызанска атрады новых мсціўцаў.

Мар'я па заданию партызан хадзіла ў Оршу і збірала звесткі аб размяшчэнні ваенных аб'ектаў, на якія потым рабіла налёты наша авіяцыя. Многім савецкім салдатам, якім ўдалося ўцякы з палону, Мар'я і Зіна ўказвалі дарогу да партызан.

У адзін з летніх дзён 1943 года на кватэру Мар'і Піліпаўны з'явіліся гестапаўцы. Фанабэрсты, з халоднымі тварамі афіцэр устаўіўся на яе драпежнымі, калючымі вачымі. Мар'я адкозала цвёрдым, спакойным поглядам. Яна зразумела, што прытварацца далей дарэмна, што больш ёй не выкруціцца з рук гестапа. Гестапаўцы абшукалі ўсю кватэру. Вобыск нічога не даў. Але афіцэр усё ж загадаў Мар'і збірацца.

Хутка фашысты схапілі і Зіну, а праз тыдзень у яе камеру ўкінулі малога сына Мар'і — Толка, а потым арыштавалі і ўсю сям'ю Хаўранковых. Ганну і Моцю

адпусціць цябе — працягвай тое, што мы рабілі... Беражыце Толіка.

Восенню 1943 года фашисты павесілі Мар'ю.

... А з усходу ўжо даносілі гарматныя раскаты перамогі. Савецкія войскі развівалі наступленне. Фронт быў недалёка ад Оршы. Набліжалася вызваленне. Узмацинялі ўдары па ворагу і партызанская злучэнні. Усё, што магла, працягвала рабіць для перамогі і сям'я Хаўранковых.

Расказане вышэй — толькі асобныя эпізоды з баявога жыцця сяцёра партызанак. Бясстрашныя і мужныя патрыёткі, яны не шкадавалі свайго жыцця ў імя абароны Радзімы.

Савецкі ўрад пасмяротна ўзнагародзіў Надзежду Піліпаўну ордэнам Айчыннай вайны I ступені і Мар'ю — ордэнам Айчыннай вайны II ступені. Зіна і Матрону ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Звязды, а Фрося і Ганна — медалямі.

Так змагалася з фашысткамі захопнікамі простая савецкая сям'я Хаўранковых.

В. КУДРАЎЦАУ

Пад сонцам новай Карэі

Нядайна ў Мінску гасціла дэлегацыя жанчын Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі на чале з Кім Сун Бок — старшыней Пхенъянскага гарадскога камітэта Саюза дэмакратычных жанчын. Сардэчнай і цёплай была сустрэча.

За час знаходжання ў Мінску гасці агледзелі выдатныя мясціны горада, наведалі музеі і прамысловыя прадпрыемствы, пабывалі ў калгасе імя Гастэлы.

Рэдакцыя папрасіла Кім Сун Бок расказаць чытчам нашага часопіса аб жыцці жанчын новай Карэі.

— Я раскажу пра члена нашай дэлегацыі Цой Ен Ок, — сказала Кім Сун Бок. — На яе прыкладзе відаць, як працуюць і жывуць жанчыны нашай краіны.

У правінцыі Дзаган квартала Дохкал шчасліва жыве і працуе Цой Ен Ок. Нарадзілася яна ў шахцёрскай сям'і. Калі дзяўчынцы было чатыры гады, яна страціла бацьку, а на шостым годзе — маці і стала круглай сіратой. Заставіўшыся без дапамогі, Цой Ен Ок да трэцяці год працевала ў чужым доме. Потым яе прадалі новаму гаспадару як будучую жонку яго сына. І ў новым доме ёй давялося не лёгка: бацькі будучага «мужа» прымусілі дзяўчынку працаць на шахце. У шахце не было ніякай аховы працы. Плацілі так мала, што заработку не хапала на самае міэрнае, хоць Цой Ен Ок працевала зранку да позній ночы.

Калі Савецкая Армія вызваліла Карэю, перад нашым народам адкрыўся светлы шлях. Пры народнай уладзе, атрымаўшы роўныя права з мужчынам, Цой Ен Ок упершыню адчула сябе гаспадынай краіны. З таго часу ўсе свае

сілы яна аддае на карысць свайго народа, у чым бачыць сапраўдане шчасце.

Усё жыццё Цой Ен Ок пераканала яе ў правільнасці палітыкі працоўнай партыі. Верная дачка партыі не пабаіцца па яе закліку пайсці ні ў агонь, ні ў ваду.

Яна заўсёды выконвае і перавыконвае народнагаспадарчыя планы. Дзякуючы сваім слáўным працоўным подзвігам, яна свой трохгадовы план выканала за год і восем месяцаў на 132 прац. Першы пяцігадовы план яна выканала за 2 гады і 10 месяцаў да 5 лютага 1959 г. на 108 прац. К канцу пяцігодкі яна намеціла выканань чатыры пяцігадовыя планы!

У адной з карэйскіх народных казак расказваеца пра крылатага каня Чэрліма, які за дзень праходзіў 4000 км. Гэты казачны конь міжволі ўспамінаецца, калі думаеш пра выдатныя тэмпы работы Цой Ен Ок.

Атрымаўшы спецыяльнасць бурыльшчыцы, яна навучылася кіраваць яшчэ чатырма відамі механізмаў. Брыгада «Чэрліма», якую ўзначальвае Цой Ен Ок, заўсёды паказвае прыклад у працы. За выдатныя поспехі Цой Ен Ок унагароджана медалем «За подзвіг» і ордэнамі «Нацыянальны сцяг» II і III ступеняў.

Брыгада Цой Ен Ок дасягнула поспехаў дзякуючы вопыту, перанятаму ў перадавікоў Савецкага Саюза, і дасканалай работе савецкіх механізмаў, якія дазволілі ёй выканань чатыры пяцігадовыя планы развіцця народнай гаспадаркі Карэйскай Народнай Рэспублікі.


Кім СУН БОК



Пазнаёмцеся з нашымі дарагімі гасцямі. На першым здымку злева направа: Кім Сун Бок — старшыня Пхенъянскага гарадскога камітэта Саюза дэмакратычных жанчын. Цой Ен Ок — забойшчыца рудніка праўніцы Дзаган і Кім Чхоль Хо — слухачка цэнтральнай партыйнай школы.

На здымку справа: члены дэлегацыі сярод удзельнікаў вечара карэйскай савецкай дружбы.





Пагалося З малога

ЦЯПЕР сюды прыязджаюць на экскурсіі, тут праводзяца не толькі раёныя, але і абласныя семінары трусаводаў, пераймаеца вопыт гадоўлі і ўтрымання гэтай каштоўнай, высокапрыбытковай жывёлы. Наведвальнікі трусагадоўчай фермы, якая літаральна за адзін год перапланавала ўсю паўднёвую ўскраіну вёскі Харомцы ў своеасаблівы трусіны гарадок, падоўгу спыняюцца ля клетак і дзіву даюцца: за кароткі час наладзіць і арганізаць такую ўзорную гаспадарку!

А дзіва тут няма. Гэта вынік сур'ёнага гаспадарчага падыхуда да гадоўлі трусоў, самаадданай працы дзяўчат-трусаводаў. Пачалося з маленъкага. Камуністы саўгаса «Парэчча» на партыйным сходзе абмяркоўвалі пытанне аб росце вытворчасці мяса на 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў. Размова ішла аб нагуле маладняку буйнай рагатай жывёлы, аб наладжванні групавога адкорму свіней, аб развядзенні вадаплаўнай птушкі.

Упраўляючы аддзяленнем «Харомцы» камуніст Сяргей Андрэевіч Круглоў унёс прапанову:

— Давайце зоймемся гадоўляй трусоў. Галіна гаспадаркі вельмі прыбытковая.

Запірэчылі:

— Галіна, вядома, прыбытковая, але жывёла надта ж кволая.

— Месца няма для гадоўлі трусоў.

— Не прыгадваю, каб на Палесці прыжываліся трусы. Тут шмат вільгаці. Пазыхаюць.

— А чаму б не паспрабаваць? Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў гаворыць, што ў дрэннага гаспадара сам чорт здохне, а не толькі трус.

Гэта была гарачая спрэчка. І вырашылі — даручыць тав. Круглову арганізаць у сваім аддзяленні саўгаса эксперыментальную трусагадоўчу гаспадарку.

Не цяжка вынесці рашэнне, куды цяжкай выкананць.

Сяргей Андрэевіч звярнуўся да маладых работніц саўгаса, камсамолак Зінаіды Лугаўской, Жэні Маркавец, Ніны Кругловай.

— Справа новая, — адказала Зінаіда. — Але мы згодны, уласна кожучы, на пустым месцы пабу-

даваць трусаферму і гадаваць трусоў у Парэчы.

І пакуль упраўляючы ездзіў за матачным пагалоўем у Любарэцкі зверасаўгас, дзяўчата будавалі для трусоў памяшканні.

Прывезлі на ферму 50 трусаматак. Яны далі першы прыплод. Пачалося расшырэнне фермы. Спярша на 200, потым на 500, на 1000 галоў. Праз паўгода зноў стала цесна на ферме.

Трусы адчувалі сябе дасканала ва ўмовах Палесся. Набылі вопыт і трусаводы. Следам за Лугаўскай, Маркавец на ферму папрасіліся Жэні Адзінец, Мар'я Круглова, Ніна Алейнік, Тацяна Круглова, Вольга Грахоцкая. Душою ўсяго калектыву стала Зіна Лугаўская. Спачатку былі адыходы маладняку. Параіліся са спецыялістамі, пачыталі літаратуру, з'езділі ў Москву на Усесаюзную выстаўку, наведалі падмаскоўны Любарэцкі зверасаўгас. Адусюль у Харомцы збіраліся крупінкі каштоўнага вопыту.

Надышла восень. Лахмаценкія беленъкія і шэранъкія камячкі, што нязграбна скакалі ў вальеры за драцянай сеткай, выраслі ў добрых трусоў па 3,5—4 кілаграмы. Не дзесяткамі, не сотнямі штук лічылі цяпер пагалоўе, а тысячамі. Праз год з таго часу, як быў забіты першы цвік на ферме, каля 10 тысяч трусоў здала гаспадарка дзяржаве.

— Вось дык дзяўчата з вёскі Харомцы! — гаварылі жывёлаво-

ды з іншых аддзяленняў саўгаса і навакольных калгасаў. — А як бы нам такую ферму завесці?

— Калі ласка, — адказала Зіна Лугаўская, — бярыце матачнае пагалоўе, прыглядайцеся, як даглядаем. У нас сакрэтаў няма.

Прыклад з харомецкіх трусаводаў узялі вёскі Зацішша, Медухаў, Буда, Раставаў, Беркаў.

Нядаўна мы зноў наведалі трусаферму ў Харомцах. Не пазналі гарадка трусаводаў — так ён разросся. За год адбыліся змены і ў жыцці многіх піянераў трусагадоўлі. Сяргея Андрэевіча Круглова вылучылі дырэктарам саўгаса «Парэчча». Майстра трусагадоўлі Зіну Лугаўскую народ выбраў дэпутатам у раёны Савет.

Зайшлі мы ў памяшканне для адпачынку працаўнікоў фермы. Сяргей Андрэевіч сабраў тут сход трусаводаў, каб абмеркаваць сацыялістычныя абавязательствы на 1959 год.

Кожная даглядчыца абавязалася даглядаць не менш 80 трусаматак і ад кожнай атрымаць і выгадаваць па 40 галоў прыплоду.

— Давайце падлічым, — пранаваў дырэктар — колькі ж сёлета здадзім трусінага мяса?

Лічба атрымалася не маленькая: 25 000 галоў, або каля 75—80 тысяч кілаграмаў каштоўнага пажыўнага трусінага мяса. У пе-раводзе на гроши — 1 мільён рублёў.

ЕМ. КАРКЛІН.

Акцябрскі раён.



Жэні Маркавец, Зіна Лугаўская і Мар'я Круглова не налюбуюцца на сваіх гадаванцаў.

Сядзець госцем за столом, застаўленым самымі спакуслівымі (і на выгляд і на смак!) каробкамі шакаладных набораў, — занятаць не такі ўжо складаны... Цяжэй расказаць пра ўмельства

кандытараў, апісаць яго так, каб іх зусім не «засакрэчаныя сакрэты» выклікалі такое ж захапленне і смак, як, скажам, новы цудоўны гатунак цукерак «Ананасныя»!.. Таму ўстрымаемся апісваць таямніцы вытворчасці і кораценка раскажам аб тым, як стараюца кандытары дагадзіць кожнаму, хто любіць добрую цукерку, як сапернічаюць са сваімі сабратамі з іншых фабрык у майстэрстве, як яны — карацей — спаборнічаюць...

Кабінет дырэктара Мінскай кандытарскай фабрыкі «Камунарка» на гэты раз нагадвае ту ю свяшчэнную белізу і ўрачыстасць, якую можна сустрэць толькі дзе-небудзь на пашыранай медыцынскай лятучы пасля вельмі адказнай аперациі.

Усе ў белых халатах, мужчыны ў «доктарскіх» шапачках, жанчыны ў белых касынках...

У госці і па справе да мінчан прыехалі літоўцы, прадстаўнікі кандытарскай фабрыкі «Пергале» — што азначае «Перамога».

І ў гаспадароў і ў гасцей твары ўсхватывана ўрачыстыя. Надышлі апошнія, самыя адказныя хвіліны спаткання. Гаспадары павадзілі ўжо гасцей па цехах, пазнаёмілі са стылем сваёй работы, пахваліліся (не прыбядніліся) тым, што заслугоўвае ўвагі, аднак, не хавалі і недахопаў, ад якіх яшчэ не пазбавіліся.

Госці на чале з галоўным інжынерам фабрыкі Кацюшытэ Браніславай Антонаўнай, ад дапытлівага позірку якой не знікала ні адна дробязь, па-гаспадарску, спагадліва да ўсяго прыглядаліся, пра ўсё распыталі, рабілі гаспадарам заўагі, а ў сваіх бланкотах запісы.

Госці і гаспадары паспелі ўжо і падзяліцца вопытам і паспрачацца. Мы былі сведкай гарачай спрэчкі на арэхавую тэмум... Гэта была прафесіянальная спрэчка паміж госцям — начальнікам цэха цукерак Вандай Аўдзіене і майстрам такога ж цэха «Камунаркі» Валянцінай Казлоўскай. Спрачаліся, колькі закладваць арэхаў пры вырабе цукерак «Эльбрус»... Лепш недадаць ці перадаць?.. Два спецыялісты, здаецца, так і не пагадзіліся. Мусіць, тут выяўляліся не столькі іх розныя харектары, колькі некаторае разыходжанне ў тэхналогіі.

Галоўны інжынер фабрыкі «Пергале» Браніслаў Антонаўна Кацюшытэ звяртае ўвагу гаспадароў на эстэтычны, калі можна так сказаць, бок прадукцыі «Камунаркі».

— Бутэлочки з лікёрам, вядома, арыгінальная выдумка. «Камунарка» — адзіная ў Саюзе фабрыка, якая выпускае гэтыя цудоўныя шакаладныя наборы (не дзіўна, што і пісем столькі ідзе на фабрыку). Аднак бутэлочки маглі бы выглядаць прывабней. «Камунарцы» належала бы звярнуць большую ўвагу і на выгляд глазіраваных цукерак. Задача кандытараў — выпускаваць прадукцыю не толькі смачную, але і прывабную на выгляд...

З гэтым трэба пагадзіцца.

Госці і гаспадары яшчэ шмат разважаюць пра патрэбы сваіх фабрык. Не без намеру, а часам і перабольшваючы (ад гэтага цяжка бывае ўстрыманца) скардзяцца і на недахопы тэхнікі. Мінчане ахвотна паведамляюць, што маюць магчымасць перадаць гасцям адну машыну ўласнай канструкцыі для загорткі труфеляў, а таксама чарцяжы ручайковага транспарцёра. Госці крануты: «Таварыши, і мы не застанемся ў даўгу, і мы нечым вам аддзяляем».

Нарэшце, калі здаецца, усё ўжо сказана, абвя-

ДАГАНЯЙЦЕ, ТАВАРЫШЫ З «КАМУНАРКІ»



Было пра што і пагутарыць і паспрачацца майстру цукерачнага цэха Валянціне Казлоўскай з госцям — начальнікам цэха цукерак Вандай Аўдзіене (справа).



Ідзе сур'ёзная гутарка: Мар'я Пазнякова (у сярэдзіне) — брыгадір цукерачна-шакаладнага цэха — знаёміца галоўнага інжынера фабрыкі «Пергале» Браніславу Антонаўну Кацюшытэ з работай адсадачнай машыны.

Фота П. Нікіціна.

шчаюць вынікі спаборніцтва. Лічбы вагавітая і гаворачы яскравей слоў.

За I квартал па валавой прадукцыі фабрыка «Пергале» выканала план на 100,2 прац., «Камунарка» — на 101,5 прац.

Па натуры: «Пергале» — на 102,4 прац., «Камунарка» — на 100,4 прац.

Звышпланавых накаленняў літоўцы далі дзяржаве 369 тысяч, беларусы — 266.

... У I квартале абедзве фабрыкі ішлі, можна сказаць, у нагу. Калі адна падавалася ўперад на адным участку, другая апярэджаўала яе на другім. Спаборніцтва было здаровае, паўнакроўнае, падначаленое задачам вялікага сямігадовага плана.

І выйгралі яго, здолеўшы перамагчы сваіх партнёраў, літоўцы...

Ну што ж, даганяй, таварыш «Камунарка», сваю працавітую сяброўку «Пергале»!

Е. НАТАЛЫНА.

3 ліпеня спаўняеца 15 год з дня вызвалення сталіцы нашай рэспублікі — горада Мінска ад фашысцкіх захопнікаў.

— Што Вы можаце расказаць аб родным сваім горадзе! — з такім пытаннем рэдакцыя звярнулася да таварышаў, адказы якіх мы змяшаем.




В. Гараніна.

Горад-герой

З вялікай ахвотай адказваю на пытанне рэдакцыі. Я карэнная мінчанка. Тут нарадзілася, тут вырасла. Добра памятаю Мінск даваенны. У гады Савецкай улады ён з дня ў дзень мяняў ablічча, абрастаў новымі фабрыкамі, заводамі. Памятаю і Мінск пасляваенны — суцэльнную груду руін і попелу. Нашы дзеци, якім цяпер па 10—12 год, і ўявіць сабе не могуць гэтых страшных раны.

Але сёння хочацца гаварыць пра Мінск — адзін з прыгажэйших гарадоў Савецкага Саюза. Я прости чалавек — вадзіцель



трамвая. У мяне не хапае слоў, каб выказаць усё, што бачу, што думаю аб родным горадзе.

Наш шматкі ламетравы маршрут пачынаецца з аўтазавода і канчаецца сельгаспасёлкам. Мы празіджаем праз прамысловы раён, дзе знаходзяцца трактарны завод, электратэхнічны, маргарынавы. Мы мінаем мноствы вуліцы і плошчы. І радасна бачыць, што па харастуву і добраўпарадкаванню рабочыя раёны ніколькі не горш ад вуліц цэнтральных. Мы празіджаем праз вельмі прыгожую плошчу імя Якуба Коласа, але хіба ўступае ёй у харастуве цэнтральная плошча ў пасёлку трактарнага завода?

У трамвайному парку я працу ю з 1953 года. За гэты час у нас стала ўтрай больш трамвайных вагонаў. Асабліва прыгожы наш электрапоезд — падарунак ленінградцаў да 40-годдзя рэспублікі. І куды б ні спяшаліся пасажыры — раніцай на работу, вечарам у кіно ці тэатр — у нас заўсёды прыемна пару хвілін пасядзець.

Я ведаю, што пра Мінск пазты пішуць вершы, кампазітары песні, празаікі кнігі. І хочацца мне папрасіць: «Пішице, таварышы, больш і ярчэй. Наш родны горад, горад-герой гэтага заслужыў!»

В. ГАРАНІНА

Будаваць — этая шчасце!

Я люблю свой горад, і ведаю, што ён дарагі таксама і ўсім яго жыхарам, не толькі старожылам, але і кожнаму, хто пажыў тут хоць некалькі год. Мінск захапляе людзей сваёй маладосцю, аптымізмам і хараством. Гэта незвычайны горад: яму хутка споўніцца 900 год і разам з тым яму толькі пятнаццаць!

Мілы, родны, шматпакутны

горад! Колькі разоў цябе нішчылі ворагі — ляжаў ты заўсёды ў іх на шляху. Вось і нам давялося ўзнімаць цябе з папялішча. Як жа не любіць цябе, народжанага на наў, калі на тваіх каменях адбіткі працавітых цёплых рук тваіх грамадзян, калі імі пасаджаны твае скверы і паркі, калі імі створаны твае вадаёмы — сведкі клопатаў аб савецкім чалавеку!

Мінск ляжыць на ўзгорках. Уесь час вачам адкрываюца прыгожыя перспектывы вуліц і плошчаў. Шчодрая беларуская прырода не шкадуе вільгаці для садоў, чиста абмывае вясной зеляніну. А тысячи мінчан стараюцца зрабіць свой горад яшчэ прыгажэйшим.

Я шчаслівая тым, што атрымала прафесію, якая дазваляе ўсе свае веды і сілы аддаваць на аднаўленне роднага горада. Як архітэктар, я ганаруся, што бачу будынкі і вуліцы Мінска, калі іх яшчэ няма ў рэчаініцы. Як радасна парадайства праекты з ажыццёўленай натурай. Такую радасць адчуваеш, калі праходзіш каля адміністрацыяна-жылога будынка Аэрагеадэзічнага прадпрыемства, тэхнікума Белпрамсавета, каля будынка вучэбнага корпуса лесатэхнічнага інстытута, у праектах якіх закладзена і мая думка.

Праца архітэктараў — гэта праца вялікай групы праекціроўшчыкаў і будаўнікоў. А ў калектыві нараджаецца дружба, любоў да агульнай справы, да будынка, які разам пабудавалі, да вуліцы, якая складаецца з таких будынкаў, да горада, які складаецца з таких вуліц. Вось чаму я люблю свой горад, вось чаму люблю сваю прафесію!

Праца архітэктараў, перш за ўсё, — праца стваральнай. Ёй агідна разбурэнне. Таму мы памятаем, што мала толькі будаваць, трэба яшчэ і змагацца за тое, каб войны перасталі разбураць гарады.

О. ЛАДЫГІНА



О. Ладыгіна.



Л. Астрэйка.

Сардэчна запрашаем

Наўрад ці знайдзеца ў Мінску жанчына, якая б не наведала наш магазін, хоць адкрыўся ён толькі ў канцы мінулага года.

Працу ю старым прадаўцом магазіна кулінарні № 2. У нас вы знайдзеце паўфабрыкаты першых і других страв, розныя закускі, кандытарскія вырабы. Асартымент самы разнастайны: тут і шніцелі, і адбіўнія, і біфштэксы, і качкі, і куры, і рыба розных гатункоў — усё, што вам патрэбна.

— Які цудоўны магазін, пабольш бы такіх! — часта чуем мы ад мінчан.

Пятнаццаць год таму назад цяжка было паверыць, што ў Мінску будзе столькі цудоўных магазінаў, што ўвесь будзе прадуктаў і прамтавараў. Але такая ўжо наша Савецкая краіна. Яна здолела ў казачна хуткія тэрміны залечыць цяжкія раны вайны і з кожным днём паліпшаць жыццё.

— Сардэчна запрашаем! — гаворым мы мінчанам. — Часцей прыходзьце ў наш магазін. Ён — вялікі памочнік у быту. Тут усё да вашых паслуг.

Л. АСТРЕЙКА

„...Калі праяздаеш
на галоўнай вуліцы
Мінска, ствараеца
урожанне, што ты ні-
бы едзеши па Нейскім
проспекце“.

М. ХРУШЧОУ

І наша краса



Т. Марчанка.

У нас усё навінна быць прыгожым

У пятнаццатую гадавіну вызвалення Мінска ад нямецка-фашисткіх захопнікаў хochaцца і мне сказаць пару слоў аб сваім родным горадзе. Як і кожная мінчанка, я любуюся шырокімі зялёнімі вуліцамі, дамамі-палацамі, што выраслі тут на нашых вачах. Радасна на душы, калі бачыш просторныя чистыя вуліцы, прыгожа апранутых людзей. Вось праходзіць чародка дзяўчат. Іх бадзёры смех міжволі прыцягвае погляд. Вясёлая моладзь! Шчаслівия людзі!

Ды і як не весяліца, калі за кароткі час пасля вайны адбылося столькі змен. Людзі творча працујуць і радасна адпачываюць у святочныя дні. Я працу ў закройшчыцай жаночых сукенак у атэлье № 1 арцелі «Новы шлях» і бачу наглядна, як расце заможнасць і дабрабыт народа. Калі раней у зімовы час у нас не хапала работы, то цяпер яе шмат круглы год. Савецкія людзі хochaць апранацца праста, зграбна і прыгожа. Мы маём шмат сталых гарадскіх заказчыкаў, але шыноць у нас і калгасніцы бліжэйшых вёсак,

і яны хочуць апранацца прыгожа.

Сваёй прафесіяй я задаволена. Калісьці, каб стаць закройшчыцай, патрабаваліся доўгія гады. Колькі людзям старэйшага пакалення даводзілася раней служыць перш на пабягушках, чым чаму-небудзь навучыцца. Але тыя часы даўно мінавалі. Я вучылася ў вячэрній школе і адначасова была вучаніцай-закройшчыцай. У нас створаны ўсе ўмовы для павышэння сваіх ведаў без адрыву ад вытворчасці. Працу ў закройшчыцай ужо 7 год. У нашым цэху шырокая разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва. Нас усіх усхваляваў падказаны самім жыццём новы рух за званне ўдарніка камуністычнай працы. У нас гэты цудоўны пачын знайшоў гарачую падтрымку. Яшчэ нідаўна работніца А. Семашова першай ступіла на гэты шлях, а сёння ўжо троны брыгады змагаюцца за гэтае гаранавое званне.

Нам радасна бачыць жанчын у пашытых нашымі рукамі сукенках. І хochaцца, каб іх адзежа была такой жа прыгожай і зграбнай, як прыгожы і зграбны наш родны Мінск.

Т. МАРЧАНКА,
закройшчыца атэлье № 1
Белпрамсавета.

Мы рады сябрам

Мінчане закаханы ў свой горад. Я не мінчанка. Нарадзілася і юная гады правяла ў Свярдлоўску. Але Мінск палюбіла ўсёю душой. Гэта цудоўны горад з магутнай прамысловасцю, прыгожымі жылымі дамамі, паркамі і стадыёнамі. На стадыёнах мне даводзіцца бываць вельмі часта, бо спорт стаў неад'емнаю часткай майго жыцця.

У Мінску я атрымала вышэйшую адукцыю — скончыла Беларускі інстытут фізічнай культуры. Летась зблілася мая даўнейшая мара — я

Няхай славяцца мінскія тканіны

Горад ляжаў яшчэ ў руінах і цяжка было праісці па яго вуліцах, а наш тонкасуконны камбінат ужо выпусціў першыя метры гатовай тканіны. З невялікай зруйнаванай швейнай фабрыкі воляй і невычэрпнай энергіяй савецкіх людзей вырас магутны, прыгожы камбінат. Гісторыя яго кароткая, але славная і павучальная.

Праектную магутнасць камбінат цалкам асвоіў у 1951 годзе, а ў 1958 ужо ўдвай павалічыў выпуск гатовай прадукцыі. Вось яны — тэмпы нашага росту! У нас цяпер самыя высокапрадукцыйныя машыны айчыннай вытворчасці і працујуць на іх у большасці дзяўчата, якія навучыліся рамяству на камбінаце або прышлі на вытворчасць пасля дзесяцігодкі.

У нас шмат перадавікоў, таіх, як праслаўленая ткачыха дэпутат Вяроўнага Савета СССР Аляксандра Маеўская, прадзільшчыцы Люда Паўлюшчык, Зіна Шыбека.

У мінулым годзе і ў першым квартале гэтага года мы выходзілі пераможцамі ў рэс-

атрымала высокое званне майстра спорту СССР па спартыўнай гімнастыцы.

У нашу сталіцу часта праязджаюць спартсмены — сябры з братніх рэспублік і зарубежных краін. Усе яны захапляюцца яе веліччу і харасцю.

Прыезджайце да нас, таварышы, часцей у госці. Мы рады ўсім сябрам добраі волі. У працы і адпачынку, у барацьбе за новыя рэкорды будзем умацоўваць нашу дружбу.

Л. ПЕРАЦЯГІНА



Н. Шыракова.

публіканскім сацыялістычным спаборніцтве.

Няхай славяцца мінскія тканіны, няхай іх носіць кожны савецкі чалавек і з падзякай успамінае іх стваральнікаў. Гэтага дабіваемся мы, тонкасуконайцы.

Н. ШЫРАКОВА,
інжынер, загадчык апаратна-
прадзільнай вытворчасці.



Л. Перасягіна.



„ЦЯБЕ ПАКРЫЎДЗІЛі?..”

Васіль БЫІКАУ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

ПАСЛЯ смерці маці Люся пакінула восьмы клас, адступіла суседзям свой пакойчык і ўладкавалася нянькай да знаёмай настаўніцы Дзіны Васільеўны.

Кожнага дня зранку Дзіна Васільеўна, таропка сабраўшыся, бегла на аўтобусны прыпынак, а Люся апранала маленікіх Валерыка і Наташку і заставалася гаспадарыць. Яна прыбірала ў пакоях, мыла бялізну, купала дзяцей, рыхтавала сніданак, бегала з судкамі па абед у сталоўку. Памочнікаў у яе не было. Дзіна Васільеўна, прышоўшы пад вечар са школы, адразу садзілася за тоўстыя кіпы вучнёўскіх шыткаў, якіх у яе ніколі не мешала, і ўсе хатнія справы па-ранейшаму ляжалі на Люсі. Ёй было цяжка ў шаснаццаць год не-сці на сабе ўвесь цяжар бясконцых хатніх клопатаў, ніхто не суцяшаў яе, асабліва не дзякаваў, але дзяўчына адчувала сваю неабходнасць у гэтым доме і старалася, як умела. Так яна і пражыла ў настаўніцы два гады.

Але, відаць, так уладкаваны свет, што ўсё, што мае пачатак, мае і канец. Аднойчы позна ўвечары, калі паснулі дзеци, Дзіна Васільеўна паклікала Люсю з кухні. Люся дамывала посуд і так, у фартушку і з мокрымі рукамі, увайшла ў пакой. На-стаўніца сядзела за круглым столом над раскладзенымі паперамі, але не пісала, а, зябка хутаючыся ў пуховы шалік, задуменна пазірала перад сабой.

Люся спынілася ў парозе, думаючи, што гаспадыня што-не-будзь скажа ёй наконт звычайных заўтрашніх спраў і яна пойдзе дамываць посуд. Аднак дзяўчына нечакана ўлавіла нейкую заклапочаную разгубленасць у змораных, нясвежых пад вечар вачах гаспадыні, і яе сэрца боязно варухнулася ў грудзях.

— Ідзі сюды, Люся, — неяк асабліва мякка паклікала Дзіна Васільеўна. — Я табе хачу сказаць...

Яна нерашуча зірнула на няньку, агледзела свае худыя тонкія пальцы і змоўкла. Люся, аднак, стаяла ўсё ля дзвярэй — яна занадта добра ведала гаспадыню, каб не здагадацца,

што яе, Люсю, напаткала нейкае другое пасля смерці маці няшчасце.

— Знаеш, справа такая, — ужо болей рашуча працягвала гаспадыня. — Я надумала аддаць дзяцей у садзік... На лета гэта будзе якраз няблага... Тым больш — немалыя, падраслі ўжо... Я, канешне, шкадую вельмі, ну, але ты сама разумееш...

Люся зразумела ўсё, і нешта недарэчна крыўднае заварушилася ў яе пачуццях, стол і чырвоны абажур пакрывіліся ў вачах, яна патупілася ў падлогу і маўчала.

— Ты прабач мне, Люся, — адчуўшы яе збынтэжанасць, сказала гаспадыня, якая ўжо крыху ачуняла ад сваёй ніякаватасці. — Ты прабач, я вельмі ўдзячна табе за Валерыка і Наташку, ну але ўжо вось падраслі... Я цябе, вядома, не пакіну так... Месца табе ўжо падшукала, заўтра сходзіш, паглядзіш, там табе добра будзе...

...Увесь той вечар у Люсі было вельмі цяжка на душы. Гаспадыня ўжо суцішылася ў спальні, ціха спалі дзеци, а яна ўсё не гасіла святла на кухні і не сцяліла сабе пасцелі. Ёй было да млюснасці шкада пакідаць гэтую адзінокую працавітую жанчыну, шкада расставацца з Валерыкам, асабліва з Наташай, якая пасталела на яе руках і прывыкла да нянькі болей, чым сябе да маці. Але ў той жа час на сподзе душы варушылася незразумелая і непадуладная ёй крыўда, што вось стала непатрэбнай, лішній, што яна — чужая.

Назаўтра была нядзеля. Гаспадыня спала даўжэй, чым у рабочыя дні, а Люся ўстала раненька. З неадольным трывожным сумам падняла яна з ложка Наташку, апранула яе і, пакуль на керагазе грэўся чайнік, распачна туліла малую да сябе, цалавала яе сонныя вачаняты, і сэрца дзяўчыны балюча млея ў грудзях. А Наташку, зранку рвучыся да забаў і цацак, матляла ў яе на руках сваімі босымі, цёплымі са сну ножкамі і, зусім не разумеючы гаротнага болю нянькі, балбатала сваё, дзіцячае, смялялася.

За шырокім акном кухні, якое выходзіла ў сад, паволі зачынаўся пагодны вясновы дзень — самы сумны дзень за апошнія гады Люсінага жыцця. Напеставаўшы Наташку, яна пасадзіла дзяўчынку да цацак, а сама ўзялася гатаваць сніданак. З думак ўсё не выходзіла самотнае прадчуванне ростані. Праз нятоўстую сцяну чуваць было, як тупацелі па лесвіцы кроکі прахожых, і ў Люсі ўвесь час замірала сэрца, як толькі з калідора даносіўся які стук.

Той шматзначны стук, якога яна зранку чакала і баялася, прымусіў яе палахліва ўздрыгнуць. Знячэўку яна выпусціла з рук шпотку, якой падмятала ў калідоры падлогу, нерашуча замерла перад дзвярыма. Яна ўжо ведала, што гэта за ёю, і гатова была ўцячы ад гэтага цвёрдага, упэўненага грукату — яна западозрыла ў ім нешта варожае і нязладнае. Але ўцякаць не было куды, а з пакоя ў адчыненых дзвярах паказалася ў сваім квяцістым халаціку Дзіна Васільеўна — і Люся павярнула ключ.

Дыхнуўшы ў кватэру нябачным воблакам нейкім вельмі салодкім духоў, парог пераступіла поўная, немаладая ўжо кабета, з маладжавым дагледжаным тваром. Падцяўшы пульхныя нафарбаваныя вусны, яна кінула на Люсю кароткі, ўсё разумеючы погляд, з прывычнай ветлівасцю заўсіхалася, калі ўбачыла Дзіну Васільеўну.

— Вось, Люся, пазнаёмся, гэта Маргарыта Яўгеньеўна. Яна хоча ўзяць цябе.

— Так, так, — мякка пацвердзіла Маргарыта Яўгеньеўна, уважліва разглядаючы Люсю падфарбаванымі вачымі. — У нас сям'я невялікая, малых няма, работы будзе нямнога. Галоўнае — уборка, ну там які сніданак, какава ды пакупкі. У мяне хворае сэрца, я не могу бегаць па магазінах, муж заняты, а Ігорок не вялікі памочнік маці: ведама, юнак, у яго свае інтарэсы.

Яна пазірала на Люсю, чакаючи згоды, а можа і адкрытай радасці ад яе паведамлення пра добрыя ўмовы. Але дзяўчына круціла гузік на сваім сарафане і маўчала.

— Ну дык як, дзетка? — пасля паузы запытала Маргарыта Яўгеньеўна. — Ты згодна?

Люся ўсё маўчала, хоць ведала, што трэба нешта сказаць. Але новая гаспадыня нечым адштурхоўвала. Можа таму, што сваёй напышлівасцю і яўна задаволеным выглядам зусім не падобна была на сціплую, ціхую і такую прывычную Дзіну Васільеўну...

— Ну, яна згодна, толькі не кажа. Яна, ведаеце, гордая дзяўчына, — лагодна зазначыла Дзіна Васільеўна, і ад гэтага яе тону Люсі стала безнадзейна горка і сумна.

— Тады збрайся, дзетка, а то мяне чакае таксі. Я думаю, што ты не пашкадуеш...

Яна ўзнялася з крэсла, укормленая, у дарагіх панchoхах, з

бронзалетамі на ружовых запяцях. Люся, як толькі мела сілы, сіснулася, быццам каленам прытаптала ўсеабдымную распач, і пайшла на кухні збіраць свой нямудры набытак. Яна павыцягвала ўсё з гаспадыніага чамаданчыка, якім карысталася, і, падумаўшы, завязала клункам у вялікую маміну шарсцянную хустку. Наташка ў новых сандаліках, прыбаная і святочная, тупала побач, ўсё шчабечучы неразумнае, а Валерка, нешта зразумеўшы, насупіўся і, стоячы ля дзвярэй, моўчкі назіраў за зборамі нянькі.

— А чаму ты пойдзес да гэтай цёткі? — запытала ён.

— Так трэба, Валерка, — дрыгнуўшым голасам адказала Люся.

— А ты не ідзі да яе. Я цябе не пушчу...

Люся прыкусіла губу і маўчала.

— Я пайду скажу мамцы, каб яна прагнала яе.

— І я пайду з табой, і... — раптам зразумеўшы, што нянька кудысьці збіраецца, загаманіла і Наташка.

— Не, Наташачка, я цябе не вазьму, бо ўжо не буду болей з табою гуляць: ты пойдзеш у садзік, — сказала Люся.

Ёй стала дужа шкада гэтай выпеставанай ёю дзяўчынкі, з якою толькі яна адна і ўмела ладзіць; падумала, што ў садзіку дзяўчынку будуць крываўдзіць, і Люся не будзе ўжо мець да яе ніякага дачынення. Ад гэтай матчынай жаласлівасці ці яшчэ ад чаго яе вочы наліліся слязьмі, следам голасна заплакала і Наташка. На плач дачкі прыбегла Дзіна Васільеўна, яна схапіла Наташу на рукі, але тая ўсё плакала і рвалася да нянькі.

Развітанне было пакутлівым і горкім.

Быццам у нейкім цягучым тумане, Люся пацалавала дзяцей, упершыню ў жыцці падала руку ўзрушанай Дзіне Васільеўне і сказала: «Не крываўдзіце, калі што...». І вышаўшы за новай гаспадыні, села ў «Пабеду»... Сабраўшы ўсе свае сілы, Люся намагалася стрымаць слёзы і таму не магла ні гаварыць, ні глядзець на Дзіну Васільеўну і дзяцей. Яна прыладзілася на заднім сядзенні і маўчала.

З таго ўскрайнага квартала, дзе жыла Дзіна Васільеўна, машина выкаціла на цэнтральную гарадскую магістраль і шпарка шыбавала ў напрамку да цэнтра. Люся ніколі не ездзіла ў легкавой машыне і цяпер трошкі павесялела ад той асалоды, якую дае хуткая язда. Бы ў зыбцы, яна мерна пагойдавалася, на паваротах яе млюсна хінула ўбок і прыемна круцілася ў галаве. Наперадзе, ля шафёра, з прывычным выразам уласнай вожнісці сядзела яе новая гаспадыня.

На люднай шырокай вуліцы яны зварнулі ў пад'езд, вялікага дома. У ладным, упрадкаваным двары з клумбамі і кустамі бэзу пад сценамі машына спынілася, і Маргарыта Яўгеньеўна нязграбна вылезла ў вузкаватыя для яе дзвёры. Люся таксама пачала мацаць нейкія ручкі збоку, але дзверцы не слухаліся, і дзяўчыну мусіў выпусціць шафёр. Пасля яна дагнала гаспадынню, якая, ужо астудзіўшы прыветную ласкавасць у вачах, узнімалася па прыступках ганка.

— Вось наша кватэра, прыкмячай. Тут веранда, дзе мы п'ем чай. Дарэчы, трэба падвязаць галіны вінаграду — гэта ты ўвечары зробіш. Тут калідорчык, пярэдняя. Дываны і дарожкі будзеш выбіваць кожны, ранак. Выбіваць будзеш вунь там, — паказала яна некуды ў кут двара. — Тут у нас ванная, тут гасцініца.

Кватэра была вялікая і багатая. На блішчастай паркетнай падлозе ляжалі дарожкі і прыгожы стракатыя дываны (прыбіраць будзе лёгка, міжвольна зазначыла Люся), у гасцінай стаяла дарагая канапа і два мяккія крэслы, са сцен хіліліся нейкія цёмныя карціны ў тоўстых пазалочаных рамах. У пакоі на кожным кроку стаялі нейкія столікі і шафкі, на якіх, бы ў музеі, блішчэлі фарфоравыя і медныя фігуркі людзей і звяроў... Дзяўчына аж здзівілася, колькі тут было іх, і падумала: «Вось бы сюды Наташку — столькі цацак!» Яна спынілася ў парозе, разглядаючы багатое ўбранства кватэры, а Маргарыта Яўгеньеўна кінула на канапу плашч, спіхнула нагой з нагі басаножкі і стомлена расселася ў крэсле.

— Упарылася — такая духата! Як толькі пачынаецца лета, дык з ім і мае пакуты. Хворому сэрцу асабліва супроцьпакаць гарачыня, — скардзілася яна, абмахваючыся хустачкай. — Хоць бы ўжо хутчэй тую пущёўку... Толькі ля мора і паратунак. Ігаро-о-ок! — раптам з маладымі звонкімі ноткамі пяшчотна паклікала яна.

Недзе ў глыбіні кватэры бразнулі дзвёры, нешта рыпнула, і на парозе паказаўся той, каго назвала гаспадыня Ігарком. Гэта быў высокі юнак, крыху старэйшы за Люсю, з худым бледным тварам і грывой пакручастых валасоў на невялікай галаве. Ён спыніўся на парозе, засунуў голыя па локаць рукі ў кішэні вузкіх і караткавых блакітных штаноў і, пагойдавчыся ўзад-уперад, ляніва пацікавіўся:

— Гэта яна?

— Вось, Ігарок, гэта Люся, пазнаёмцеся, — лагодна сказала Маргарыта Яўгеньеўна і па чарзе паглядзела на абодвух, быццам параўноўваючы. Ігарок, аднак, не крануўся з месца, і не дастаў з кішэнія рук, толькі неяк бессаромна, з нахабным выразам у прыгожых, як у маці, вачах, агледзеў Люсю. Ад яго погляду дзяўчыне стала ніякавата, і нешта падобнае на злосць і прыкрасць прымусіла яе панурыцца і прыкусіць губу.

— Ну што ж, хай будзе так!.. — зноў гэтак ляніва і сама-задаволена зазначыў Ігар. Выцягнуўшы з кішэні руку і гуліва падкінуўшы на далоні нейкую манету, ён лянівай паходкай знік у калідоры.

Ігар — студэнт інстытута. Цяпер толькі прыехаў з Харкава на канікулы, — растлумачыла Маргарыта Яўгеньеўна, чагосьці заклапочана ўздыхнула і ўзнялася з крэсла. — Ну, што ты стаіш там, праходзь. Спаць будзеш тут, на раскладушцы. Свае рэчы можаш пакласці ў тумбачку. Дарэчы, скінь свой мяшчансі сарафан, — гаспадыня тыцнула пальцам у Люсін квяцісты пашты ёю (самой) штапельны сарафанчык. — Для хатнай работы я табе дам нешта прыгажэйшае. Ідзі сюды.


Яна падалася ў бакавыя дзвёры, Люся нясмела пайшла за ёй. Дзяўчыне было чагосьці трывожна ў гэтай кватэры. Яе пачынаў прыгнятаць самаўпэўнены тон гаспадыні і прысутнасць паблізу яе сына з нахабна-пагардлівым позіркам. Здавалася, што яна тут нейкай дужа маленькая, слабая і неразумная.

— Вось трымай, — сказала тым часам Маргарыта Яўгеньеўна і кінула ёй на руку агніста-чырвоны кітайскі халацік. Хоць ён быў стары і сям-там дзіравы, але ад яго нельга было адвесці вачэй. Па яго чырвоным фоне распластавалі крылы імкілівага ластаўкі і, бы жывыя, цвілі нейкія дзівосныя кветкі. Люся баязліва разгарнула дарагую адзежыну, а гаспадыня, бачачы яе зблізэжанасць, падахвоціла:

— Адзявай, адзявай, ён якраз табе будзе. Крышку зашыеш толькі ў баках... А вось яшчэ бяры. Гэта калі ў горад прыдзеца збегаць, у магазін ці на рынак, — і яна падала Люсі таксама паношанае светла-блакітнае плацце. — У нас не будзеш сірацінай, калі станеш старацца...

Ад гэтых слоў гаспадыні нешта хваравітае варухнулася ў душы Люсі, але ўся яе ўвага была скіравана на падарункі. Ёй карцела разгарнуць, разгледзець, прымерыць уборы, якіх яна з роду не насіла, але гаспадыня вяла яе далей.

— Ідзі сюды. Паркет у гасцінай будзеш націраць па суботах. Калідор і кабінет Аляксандра Аляксандравіча, дзе цяпер



Ігарок, трэба праветрываць зранку і ўвечары. Аляксандра Аляксандравіча зараз дома няма. Ён паехаў пісаць эцюды да карціны... З шафаў пыл будзеш выціраць ануцкай. Статутэтак, крый божа, не чапай, выціраць іх буду я. Канапы і крэслы чысціць пыласосам. Дарэчы, ты ўмееш карыстацца ім? А халадзільнікам? А пральняй машынай?

Люся не ўмела карыстацца гэтымі прыладамі навейшай цывілізацыі. У Дзіны Васільеўны нічога падобнага не было. Ды хіба можа нейкі там пыласос або пральная машына так добра зрабіць сваю справу, як гэта можна выканаць сваімі рукамі? Люся так і сказала гаспадыні, калі тая адчыняла дзвёры яшчэ ў адзін пакой.

— Гэта погляды тваёй Дзіны... Спадзяючыся на твае руки, яна не купляла нічога, што палягчае працу,— строга заявіла гаспадыня і пераступіла парог.

Люся нахмурылася.

— Дзіна Васільеўна добрая... — ціха, але ўпартая зазначыла яна.

— Добрая? Гм... Можа і добрая, але скнара. Сабе паліто з чарнабуркай справіла, а домработніца мые бялізну ў карыце... Вось яе дабрата.

Люся хацела сказаць гэтай дзяблай жанчыне, што Дзіне Васільеўне даводзіцца адной выхоўваць дваіх малых дзяцей, што ёй цяжка, бо часта не хапае грошай, што яна эканоміць і выгадвае на ўсялякіх гаспадарчых дробязях. Ужо хто-хто, а Люся добра ведае, якая гэта клапатлівая і чалавечная жанчына. Але Маргарыта Яўгенеўна вяла далей, кружыла па кватэры, цеснай ад мноства мэблі, і сыпала ўказанні наконт уборкі, дogleду, чысткі ўсіх гэтых дываноў, шафаў, дзвярных ручак, люстраў, гардзін і парт'ер, паркету. Люся дзівілася, што гэтулькі клопату патрабуюць нямаведама каму патрэбныя рэчы. Гэта ж каб выгадаваць Валерыка і Наташку і то трэба менш старэння.

Нарэшце, пазнаёмішы новую домработніцу з яе абавязкамі, Маргарыта Яўгенеўна падфарбавала перад люстэркам вусны і некуды вышла з кватэры. Люся засталася адна. Яе агарнула пачуццё няпэўнай варожасці да гэтага шматклапотнага ўтулку і яго гаспадыні, якая надоечы так лісліва ўсміхлася ў очы Дзіне Васільеўне і так зняважліва адзывалася аб ёй за очы.

Люся агледзела падлогу, шафы, сталы, паправіла абрус, боязна абышла вялізны — большы за яе — гадзіннік у куце, які са старасвецкай важнасцю ледзь ківаў цяжкім мятнікам. Яна не ведала, што яшчэ можна зрабіць сёння, і, падхапіўшы падарункі, пабегла да вялікага люстэрка.

О, яна любіла ўбранне! Няважна, што не мела амаль нічога свайго. Усё роўна не горш ад любой модніцы разбіралася яна ва ўсіх гэтых шоўках, штапелях, крэпах, нейлонах і перлонах. Спачатку Люся прымерила агністы халацік, а пасля светлаглакіна плацце. Яна то пашенша падміргвала сабе ў люстра, то таямніча прыхмурвалася, адкінуўшыся ўсім целам, то высока задзірала свой курносы, крыху вяснушкаваты тварык, то пагардліва аглядала ў люстэрку велічную і гордую, амаль незнаёмую Люсю, то бралася ўбокі і круцілася па пакоі, шчаслівая ад уласнай маленькай радасці. Аказваецца, яна была зусім неблагая на выгляд дзяўчынка... Паступова ёй стала падабацца і трумо, перад якім можна было падурэць з сабою, і гэта пакаёвая раскоша з безліччу бескарысных прыгожых рэчаў. Павесялеўшая і задаволеная, яна дачакалася гаспадыні.

Маргарыта Яўгенеўна зноў разамлела ад спёкі і ледзьве дашкандыбала да мяккага крэсла. Некалькі хвілін яна не магла вымавіць слова, усё стагнала і абмахвалася хустачкай. Пасля неяк супакоілася і агледзела Люсю.

— Ну вось, зусім не тое, што вясковы сарафанчык. Цяпер можна і на вуліцу выйсці. Дарэчы, сходзі ў ларок і запраў пару сіфонаў. Гэта ведаеш дзе? Гроши я табе зараз дам.

Яна яшчэ раз неяк пільна зірнула на Люсю, паднялася і адчыніла дзвёры ў спальню. Застаўшыся адна, Люся не ўстрымалася ад спакусы лішні раз зазірнуць у трумо. Паправіла заколатыя на патыліцы косы і, задаволеная, падміргнула сабе. У гэты час да яе данёсся насцярожаны голас гаспадыні:

— Люся, зайдзі сюды.

З прывычнай гатоўнасцю дзяўчына шмыгнула ў спальню, дзе гаспадыня з нейкай зацятасцю на спацелым твары перастаўляла каробкі на туалетным століку.

— Ты гроши тут не бачыла?

— Не, не бачыла,— адчӯшы, як раптам здрыганулася сэрца, сказала Люся. — Я не заходзіла сюды.

— Гм... Дзе ж яны? Дзесяць рублёў?.. Я ж клала іх сюды. Яна прымоўкла, узіраючыся сюды-туды і неўпрыцям кі-

даючы запытальныя позіркі на Люсю. А тая, трymаючыся за ручку расчыненых дзвярэй, раптам адчула, як нешта правалілася ў яе пад ногамі і яна быццам апусцілася ў нейкое пагане бяздонне.

— Значыць не бачыла? — настойлівой перапытала гаспадыня і перастала шукаць. У глыбіні яе калючых і жорсткіх вачэй прытаілася нешта атрутнае.

— Не,— крыйдлівым і чужым голасам адказала Люся, ледзьве стрымліваючы дрыготкі вусны.

Бездапаможна цярэбячы вузенкі паясок падараванага плацца, Люся безуважна прайшла каля трумо, спынілася ля завешанага гардзінай акна і невідущым позіркам уставілася на сонечны зялёны падворак. Пасля кароткай радасці ёй зноў стала сумна і горка. Гаспадыня ўсё нешта чмыхала за дзвярыма, а яна доўга пазірала, як мітусяцца ў галі вераб'і.

Хутка знадворку забразгалі дзвёры, і ў калідоры пачуліся ляйнівія крокі. У пакой увайшоў Ігар, швырнуў на канапу пакамечаны капронавы брыль і рашуча наблізіўся да Люсі. Але ў гэты момант са спальні выглянула маці.

— Во, Ігарок, якраз дарэчы. Ты ў мяне са спальні гроши не браў?

Ігар, падрыгваючы тонкімі ногамі, адышоўся ад акна, бухнуўся ў матчына крэсла і, не спяшаючыся, дастаў з кішэні блішчасты партабак. Маці, поўная ўвагі, чакала адказу.

— Гм, — сказаў Ігар, пастукваючы папяросай па вечку партабака. — Так сказаць, першая сямейная драма. І предмет спрэчкі — дзесяць рублёў?

— Ну, кажы, Ігарок,— не вытрымала Маргарыта Яўгенеўна.— Кажы, браў ці не?

— Што за наўёнае пытанне? — зноў іранічна чмыхнуў сын.— Грэх пакідаць богам пасланыя пару рублёў.

Ён закурыў і, нахабна паводзячы вачыма, даследаваў знямленую маркотную Люсю.

— Ігаа-а-а-ар, — засцярожліва праенчыла маці. — Няўжо ты не мог узяць там, дзе ў мяне заўсёды ляжаць гроши? Не для цябе ж яны былі пакладзены...

Люся раптам зразумела ўсё... Не разважаючы болей, яна кінулася ў прыхожую, адтуль у ванную, сарвалася з сябе дараванае плацце і дрыготкімі рукамі апранула свой старэнкі квяцісты сарафанчык... Яе душыла вялікая крыйда.

Пасля скочыла ў гасцінную, таропка і бяздумна выхапіла з-пад стаў свой так і не развязаны клуначак і, ні слова нікому не кажучы, выбегла ў калідор...

... Убачыўшы яе з гэтым клункам на парозе, Дзіна Васільеўна толькі спытала:

— Цябе пакрыўдзілі?

А Наташка і Валерык з піскам і смехам воблася кінуліся да Люсі, пачапляліся за яе сарафан, лемантавалі на ўесь голас:

— Вазьмі на ручкі! Вазьмі на ручкі!

Клуначак упаў з яе рук на падлогу.

— Дзіна Васільеўна, я там не буду... Я не магу...

— Ну і клопат вялікі... Ну і не трэба, — нічога не распытваючы, толькі ўсяго і адказала Дзіна Васільеўна. — Не прападзем жа, нешта прыдумаем... Можа разам з імі, — яна кінула на Валерыка і Наташку, — я ўладкую цябе на работу ў дзіцячы сад. А там ты і ў вячэрнюю школу пойдзеш...

— Ой, каб так было!.. Каб так... — сказала Люся, хілячы да сябе і цалуючы Валерыка і Наташку.



ВУЧНЁУСКАЯ ЗМЕНА—КРЫНІЦА КАДРАЎ



Школьніцы Валя Зініна і Яўгенія Пісальнік не толькі добра працу ў шліфавальному станку, але і кантролююць сваю работу.



Як сапраўдная работніца працуе на станку дзесяцікласніца Алена Байкоўская.

На фотаздымках — вучні VII—Х класаў Гродзенскай сярэдняй школы № 6, якія працујуць на заводзе аўтазапчастак. Праюных работнікаў можна шмат расказаць.


На заводзе іх называюць проста: вучнёуская змена. Вучні гаспадараць тут у адведзены для іх час. Прыходзяць на завод а 15 гадзіне. Дарослыя рабочыя на працягу паўгадзіны перадаюць ім змену, і школьнікі працујуць самастойна да 17 гадзін 30 хвілін.

Вучнёускую змену ўзначальвае выкладчык школы, усе астатнія кіруючыя пасады давераны вучням. На чале кожнай з шасці брыгад стаяць брыгадзіры, галоўным чынам з камсамольцаў. Змена мае нават свайго начальніка аддзела кадраў, які вядзе працу юных кніжкі і кнігі загадаў па змене. Учотчыкі, кантралёры, табельшчыкі — самі вучні. З дарослых абслугоўваюць змену толькі майстар і два наладчыкі станкоў. Усе вытворчыя аперацыі, апрача тэрмічнай

апрацоўкі, выконваюцца школьнікамі на сучасных станках і высокапрадукцыйным абсталяванні.

Юнакі і дзяўчата, якія працујуць на заводзе без адрыву ад школьніх заняткаў, рассказаюць, што вывучэнне асноў вытворчасці, курса машинаўства і папярэдняя работа ў розных цехах школьнага завода былі для іх падрыхтоўчай ступенню да сур'ёзной, сапраўднай работы ў вучнёускай змене. За два гады практикі на заводзе аўтазапчастак яны наўчыліся прымяняць веды, якія атрымлівалі ў школе.

Калектыв Гродзенскай школы № 6



Вучаніцы Люда Дубовік і Ганна Юрцава з захапленнем працу ў свідравальных станках.

змену і цярпіліва вучыць яе майстэрству кіравання станкамі. Спытайце ў школьнікаў, хто аб іх асабліва клаўпіцца, і вы пачуеце: «Не шкадуючы сіл, дапамагаюць нам прастыя рабочыя таварыши Пармонік, Чэпелеў, Пятроў, Зубава, старэйшы майстар Асіпок, галоўны механік Плучок, галоўны інжынер Усціновіч... Ды хіба пералічыш усіх наших добрых сябров?».


Цяперашнія і будучыя выпускнікі школы працујуць у дружным рабочым калектыве, жывуць яго інтэрэсамі. У школьнікаў цяпер завязалася дружба з заводскай моладзю, нярэдка наладжаюцца сумесныя вечары.

У традыцыйныя дні сустрэчы з былимі дзесяцікласнікамі не раз даводзілася чуць усхваляваныя размовы тых, каго школа не рыхтавала да практычнай дзейнасці, а праста давала «багаж ведаў». Маладыя людзі, якія ўжо адчувалі прабел у школьнім выхаванні, пераканаўча заклікалі вучняў «не баяцца рабочых мазалёў».

Выпускнікам шостай Гродзенскай школы не прыдзецца пры сустрэчы агітаваць таварышаў, каб не баяліся работы на заводзе. Рабочы гарант, цвёрдыя веды і высокая камсамольская свядомасць без памылкі павяліць іх па выбраным шляху.

Перад вучнёускай зменай вялікія перспектывы. За сямігоддзе аўём вытворчасці Гродзенскага завода аўтазапчастак павялічыцца ў дзесяць разоў, у пяць разоў узрасце і колькасць рабочых. Многія з тых школьнікаў, якія зараз авалодваюць рознымі прафесіямі ў вучнёускай змене, сапраўднымі ўмельцамі прыдуть на свой родны завод. Нездарма на заводзе гавораць: «Вучнёуская змена — залатая крыніца кваліфікованых рабочых кадраў».

Тэкст А. Паўлавай.
Фота П. Нікіціна.



Славутая «Скам'яя Онегина» ў Трыгорскім.

Пушкінскія горы

[Да 160-годдзя з дня нараджэння А. С. Пушкіна]

ВОСЬ і Пушкінскі раён Пскоўскай вобласці. Пешаходная лясная дарога пралягае праз узгорак, з-за якога выглядаюць дамы з кветнікамі і агародамі. Гэта вялікі калгас імя А. С. Пушкіна. Куды ні глянь, — палі. А мінеш вясковую вуліцу, пярайдзеш па мосце праз светлы кринічны ручай — і вось яны, вечназялённыя Міхайлаўскія гаі!

Над уваходам у запаведны парк чытаем слова паэта: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

У любы час года тут прыгожа. Прыйода да нашых дзён захавала сваё невыказнае хараство, так натхняўшае Пушкіна на зямлі яго продкаў. У летнім убранні стаіць старыя ліпі Міхайлаўскага парку, пасаджаныя яшчэ пры Ганібалах. Ліпавая алея «Керн» памятае прагулкі паэта-выгнанца з жанчынай, якой ён прысвяціў вядомы ўсяму свету верш

«Я помню чудное мгновенье...». У глыбіні алеі — скульптура Пушкіна.

...«Апальны» домік стаіць на краі ўзгорка, адкуль адкрываецца прыгожы краявід. Перад намі рака Сораць, зялёныя лугі і нівы — руская прырода, так малюніча апетая паэтам.

Злева ад музея — «Домік няні» пад старажытным клёнам, дзе ўлетку пражывала «подруга дній суровых» паэта. У 1944 г. домік быў спалены гітлератаўцамі, а цяпер адноўлены.

Асабістых рэчаў Пушкіна захавалася мала — більшадыя шары з кіем, палачка, прывезеная з Адэсы, нядайна дастаўлены сюды пісьмовы стол, які некалі ўпрыгожваў адзін з пакояў у Трыгорскім і бачыў, відаць, німала іскрыстых пушкінскіх радкоў.

...Старая лясная дарога вя-

дзе ў Трыгорскае. Сюды да сямейства Осіпавай-Вульф ездзіў і хадзіў апальны паэт. Трыгорскае сёння — гэта стары парк на адным з трох узгоркаў. Захаваўся толькі фундамент дома Осіпавай-Вульф. Пачалася падрыхтоўка да аднаўлення ўсіх будынкаў Трыгорскага, неаддзельнага ад усваляваных старонак «Яўгения Анегіна» і многіх лірычных вершоў паэта. Тут захавалася шмат каштоўных рэліквій. Ля самай кручи над Сораццю стаіць лаўка, якую яшчэ пры Пушкіне называлі «лаўкай Анегіна». Як і раней, цудоўна абсаджана ліпамі пляцоўка для гульняў і танцаў, дзе весялілася моладзь. На галоўнай алеі раскінула свой шацёр елка вышынёй са шматпавярховы дом. Яе ўзрост — два з паловай стагоддзі. Яна была такой жа велізарнай, калі пад ёю адпачывала Пушкін... Над палянай стаіць трохсотгадовы волат —

«дуб адзіноцтва». На гары відаць сляды ад куль і асколкаў. Ля карэння дуба гітлератаўцы выкапалі траншэі, але ён даўно залячыў раны і зноў стаіць, горды і велічны.

Удалечы, за Сораццю, цымніе Пятроўскі парк — усё, што засталося ад родавай сядзібы продкаў паэта Ганібалаў.

...Зноў Пушкінскія горы. За старой агарожай манастырскага двара доўгі будынак — былыя келіі манахаў. Унізе скляпеністыя вароты, праз якія праходзіў Пушкін на кірмаш. Тут ён слухаў і запісваў песні сляпых жабракоў, назіраў за карагодамі дзяўчат, вывучаў жывую народную мову, цікавіўся жыццём манахаў. Усё гэта паэт скарыстаў у «Барысе Гадунове».

Справа ад варот, на крутым узгорку, узвышаецца адноўлены сабор. Строгі і сціплы белы каменны абеліск над магілай А. С. Пушкіна, на мармуры — урна пад пакрывалам і надпіс: «Нарадзіўся ў Маскве... памёр у Пецярбургу...». Побач магіла дзеда і бабкі паэта — Іосіфа і Марыі Ганібалаў, а таксама яго маці — Надзежды Осіпаўны. Тут, «бліже к милому пределу», спачывае і прах самога паэта... Да самага падножжа абеліска нізка схіліліся зялёныя дрэвы. Не зарастае народная сцяжынка да магілы песняра.


Два гады таму назад на пагорку, ля развілкі дарог, што вядуць у Міхайлаўскую і Ноўваржэў, паставілі помнік Пушкіну работы скульптара Е. Бёлашава. Паэт прысёў пасля прагулкі на пень старога дуба і залюбаваўся навакольнай прыродай, якая і зараз «красою вечна зязе» ля яго магільнага ўваходу.

Зноў паміж азёрамі і ўзгоркаў бяжыць дарога. Імчацца па ёй аўтамашыны з хлебам. Назаўсёды зникла тут і «барство дикое» і «рабство тощее». Моладзь ездзіў ў раённы цэнтр на агляд народных талентаў. Вучні спяшаюцца ў школы. «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» — вітае іх неўміручы паэт.


Н. ЖЫГОЦКІ.

Пушкінскія горы.

А гэта апошні прытулак паэта — магіла А. С. Пушкіна ў Святашоўскім манастыры.



Дом-садзіба Пушкінскіх у Міхайлаўскім.



НАД Антарктыдай — паллярная ночь. Мароз дасягае $70-80^{\circ}$, страшэнныя мяцеліцы; навокал — ледзяная пустыня, якая ашаламляе сваімі прасторамі, аднастайнасцю і змярцвеласцю. Цяжка там працаўца вучоным, і зусім зразумела, што палярныя зязні, якія парушаюць беспрасветны змрок палярнай ночы, уносяць прыемную разнастайнасць у жыццё зімоўшчыкаў. Савецкі вучоны П. Д. Астапенка, які працаў з сакавіка па снегань 1958 г. на адной з амерыканскіх навуковых станцыяў у якасці прадстаўніка савецкай навукі, успамінае: «У гадзіны бясхмарнага надвор’я неба Антарктыкі свеціцца зеленаватымі агнямі палярных зязні... Яны ўспрымаймаюцца заўсёды як найвялікшая ўзнагарода за жыццё без сонца, без фарбаў самага звычайнага дня далёкіх родных шырынь...».

Дарэчы, заўважце, што мы гаворым пра зязні ў Антарктыдзе, г. зи. у паўднёвым, а не ў паўночным паўшар’і, бо зязні бываюць не толькі ў паўночных палярных раёнах (Арктыцы), але і ў паўднёва-палярных (Антарктыцы). Таму называецца зязні «паўночнымі» праста няправільна, і зараз прынята гаварыць не аб паўночных, а аб палярных зязніах.

Загадзя трэба прызнацца, што ніякае апісанне, каліяровася фота або карціна — нішто не можа перадаць усё дзвіноснае хараство палярных зязні. Папрабуем усё ж даць хоць бы агульнае ўяўленне аб гэтых величных з’явах прыроды.

...У змроку палярнай ночы, на небе, з’явілася невялікая светлая пляма. Яна няспынна павялічваецца, робіцца паступова ўсё больш і больш яркай. Вакол святлее, палярная ночь на час адступае. І вось ужо на небе гарыць, пераліваецца, калышаецца нешта, накіталт гіганцкіх зязючых фіранак. Знізу мяжа зязні рэзка акрэслена глубокім змрокам исchy, уверсе зязні паступова слабее, губляеца, не маючы ясна выяўленых рубяжоў. Вертыкальныя прамені, з якіх складаюцца велізарныя фіранкі, дрыжаць, хістаюцца і няспынна мяняюць яркасць і колер. То яны зялёныя, то зеленавата-жоўтыя, то аранжавыя, то чырвоныя. Гэтыя няспынныя змены і хістанні ствараюць уражанне хвалепадобнага руху. Такая форма палярнага зязні называецца драпры; наогул жа формы зязні надзвычай разнастайныя.

Вельмі цікавае і арыгінальнае палярнае зязніе, якое называецца каронай: на гарызонце з’яўляюцца зеленавата-жоўтаватыя палосы. Яны ўзнімаюцца ўсё вышэй і вышэй і хутка дасягаюць зеніту. Здаецца, што знаходзіцца ўнутры велізарнага паўпразыстага шатра або кароны, якая пераліваецца ўсімі колерамі вясёлкі.

Як ужо гаварылася, формы палярных зязні разнастайныя. Побач з такімі добра выяўленымі формамі, як драпры, карона, дуга і г. д., бываюць і зязні без пэўнай формы, якія нагадваюць светлыя хмаркі; ні яркасць, ні становішча падобных зязні не змяняюцца па некалькі гадзін запар.

Вучоныя дакладна ўстанавілі вышыню, на якой узникаюць палярныя зязні. Часцей яны бываюць на вышыні $90-110$ км, часам — на вышыні $200-300$ км, а асобныя віды палярных зязні адзначаны нават на вышыні $1000-1100$ км.

Палярныя зязні звычайна суправаджаюцца магнітнымі бурамі. У гэты час стрэлка компаса не паказвае — як звычайна — на поўнач, а круціца ва ўсе бакі. Сур’ёзна парушаеца, а часам нават цалкам перапыняеца радыёсувязь.

Што ж з’яўляецца прычынай узникнення палярных зязні?

Наша Сонца — гэта велізарны распалены газавы шар; тэмпература на яго паверхні дасягае 6000° . У выніку

ПАЛЯРНЫЯ ЗЗЯННІ

Чытака Радына Ядзвіга з в. Навасады Маладзечанскай вобласці пытаеца, што такое палярнае зязні і як яно ўзнікае?

пэўных працэсаў на Сонцы нараджаюцца магутныя патокі электрычных зараджаных частачак. Частка іх дасягае Зямлі і трапляе ў верхні пласт паветранай абалонкі. Зямлі — атмасфера. У звычайных умовах паветра, як і іншыя газы, электрычнасці не праводзіць, бо яно з’яўляеца ізалятарам. Але калі газ надта разрэджаны, ён робіцца правадніком электрычнага току. На вялікай вышыні ад паверхні Зямлі атмасфера разрэджана, вось чаму там і назіраюцца палярныя зязні. Гэта — свячэнне паветра, якое ўзнікае ў выніку ўдару хуткіх лягучых электрычных зараджаных частачак аб частачкі разрэджанага паветра.

Палярныя зязні не бываюць ніжэй 80 км, таму што ў больш шчытных слаях атмасфери хуткасць частачак вельмі запавольваецца, і яны ўжо не могуць выклікаць свячэнне паветра. Думку аб электрычнай прыродзе палярных зязні выказаў яшчэ Ламаносаў, які пісаў, што «паўночныя зязні нараджаюцца ад адбыўшайся на паветры Электрычнай сілы».

Колькасць палярных зязні і их яркасць павялічваюцца са з’яўленнем плям на Сонцы. Сонечныя плямы — гэта гіганцкія віхры ў сонечнай атмасфере; пры іх з’яўленні патокі зараджаных частачак, што выпраменьваюцца Сонцам, узрастает, расце і колькасць палярных зязні. Незвычайныя па яркасці палярныя зязні назіраліся ў 1957 годзе, прычым іх можна было бачыць не толькі ў паўночных, але і ў паўднёвых і ўсходніх раёнах СССР (напрыклад, зязні $4-5$ верасня). У сувязі са з’яўленнем на Сонцы вялікай групы плям, у пачатку 1958 г. зноў назіраліся — у розных раёнах зямнога шара — яркія палярныя зязні. Яны суправаджаліся магнітнай магнітнай бурай, якая ахапіла ўсю нашу планету і парушыла радыёсувязь у многіх раёнах зямнога шара. Пагоршанне або нават спыненне радыёсувязі ў гэты час тлумачыцца тым, што магутныя патокі зараджаных частачак праходзяць праз атмасферу і парушаюць электраправоднасць яе пэўных слоў.

Чаму ж, аднак, зязні назіраюцца пераважна ў палярных раёнах?

Зязні шар уяўляе сабой велізарны магніт, акружаны магнітнымі сілавымі полем. Зязні магніт мае і свае паўночныя і паўднёвые полюсы. Трапляючы ў магнітнае поле Зямлі, патокі зараджаных частачак скіроўваюцца да магнітных полюсаў Зямлі. Знаходзяцца ж гэтыя магнітныя полюсы ў палярных раёнах: вось чаму іменна там часцей за ўсё і бываюць палярныя зязні.

Раней дзвіносны, велічны малюнак палярных зязні і поўнае няведанне прычын гэтай з’авы выклікалі ў людзей пракланенне перад невядомымі сіламі прыроды, умацоўвалі веру ў тое, што гэта — «небесныя адзнакі». З’яўленне іх звычайна звязвалася з якімі-небудзь падзеямі ў жыцці людзей.

Зараз прычына ўзникнення палярных зязні вядома. Больш таго, на вуліцах нашых гарадоў мы можам бачыць штучнае палярнае зязні. Зварніце ўвагу на светлавыя рэкламы магазінаў: гэта нібы палярнае зязні ў мініятуры, выкліканыя тым, што праз трубкі, напоўненныя разрэджаным газам, прапускаюць электрычны ток. А паколькі вядома прычына з’яўлення палярных зязні, паколькі мы ведаем, чаму іх бывае ў адзін год больш, у другі менш, нікому ўжо не прыдзе цяпер у галаву думка звязваць гэтыя з явы ў атмасферы з якімі-небудзь падзеямі на Зямлі.

І. ШЫШКИН,
лектар Маскоўскага планетарыя,
правадзейны член Геаграфічнага
таварыства СССР.

АБ КУЛЬТУРЫ ПАВОДЗІН



Чалавек сацыялістычнага грамадства ва ўсіх праявах асабістага і грамадскага жыцця, на вытворчасці і ў быту, павінен быць выхаваны і культурны.

Чалавек і яго адзежа не-аддзельны і ўспрымаюцца ў своеасаблівым адзінстве. Так, скромная чысцен'кая блузка, строгая спадніца і акуратныя туфлі на дзяўчыне з добрай паставай і прыгожай паходкай выглядаюць зусім цудоўна. А калі вы бачыце жанчыну ў прыгожым плаці, але заўважаеце ў яе сутульяя плечы, вялікі живот і нахіленую ўперад шыю, то любое плацце будзе выглядаць на ёй, як на вешалцы. Прыйгожыя туфлі прыцягваюць увагу, але калі іх носіць дзяўчына са шлёпаючай расхлябанай паходкай, то замест элегантнасці і прыгожасці—найбольш каштоўных якасцей воікавага выгляду жанчыны — атрымаеца адна нязграбнасць.

ВЫХАВАНАСЦЬ — ГЭТА ДОБРЫЯ АДНОСІНЫ ДА ЛЮДЗЕЙ

У звычайных абставінах (амы тут не разбіраем выключныя выпадкі) добрыя адносіны выяўляюцца ў жаданні і ўменні дапамагчы людзям у быту і на работе, ва ўменні падтрымак парадак у грамадскіх месцах, ва ўменні захоўваць цішыню, у добрых манерах пры абыходжанні з людзьмі.

Дапамога ў быту вельмі цэніцца. Яна разнастайная і абавязковая для членаў сацыялістычнага грамадства, з'яўляецца адным з прынцыпаў камуністычнай маралі. Трэба старацца палягчаць навакольным, асабліва жанчынам і старым, працу, звязаную з бытам. Гэта можа выявіцца ў такіх справах, як прыбіранне, прыгатаванне ежы, купля прадуктаў і многае іншае.

І сапраўды, хіба цяжка маладому чалавеку дастаць з калодзежа вядро вады, насячы і прынесці бярэма дроў, паднесці цяжар.

Людзі не могуць жыць без узаемадапамогі, таму моладзь з дзіцячага ўзросту трэба прывучыць бескарысліва дапамагаць не толькі блізкім, але і пабочным.

ХТО І ЯК ПЕРАШКАДЖАЕ НАМ ПРАЦАВАЦЬ

Людзей, якія перашкаджаюць навакольным працеваць, даволі многа. Адхіляцца ад

работы і прымушаць іншых чакаць — гэта парушэнне не толькі працоўнай дысцыпліны, але і правіл паводзін. Але бывае, што чалавек адцягваецца ад выканання абавязкаў таму, што нехта з навакольных перашкодзіў яму. У гэтым выпадку правілы паводзін парушаюць абодва. Вось прыклад такога падвойнага парушэння:

— Верачка, ведаеш, я купіла сабе плацце, а яно моршчыцца на спіне, што рабіць?

Верачка працуе сакратаром, яе чакаюць, але яна, жадаючы быць «ветлівай», пачынае даваць парады.

Хто ж вінаваты? Зразумела, абедзве. Вера павінна была сказаць, прыкладна, наступнае:

— Прабач, але ты перашкаджаеш мне працеваць, паговорым, калі ў мене не будзе наведвальнікаў.

Лаянка зусім недапушчальна. Яна заўсёды сведка сапраўднай бескультурнасці чалавека, адсутнасці пачуцця адказнасці перад грамадствам, праства самага недастойнага ў нашым быту — хамства. Лаянка любога зместу — грубасць, а часам яна перарастае ў хуліганства.

ШТО ТАКОЕ МАНЕРА

Усе мы бачым не толькі, што робяць навакольныя, але і як робяць.

Форма любога дзеяння, выражаная ў руху, называецца манерай.

Манеры бываюць прыгожы і непрыгожы. На чалавека з прыгожымі манерамі прыемна глядзець, значыць прыгожы манеры ўпрыгожваюць наша жыццё, а непрыгожы псуюць яго. Напрыклад: малады чалавек, ведаючы, што дзяўчыне трэба падаць паліто, трymае яго нерухома і высока замест таго, каб нацягнуць знізу на рукі і плечы. Замест дапамогі выходзіць перашкода — дрэнная манера.

Выхаванне правільных манер — працэс несладкі, але працяглы. Любы чалавек пры жаданні і настойлівасці можа авалодаць рухамі, якія адначасова мэтазгодны і прыгожы.

З ЧАГО ПАЧАЦЬ ВЫХАВАННЕ ДОБРЫХ МАНЕР

Выхаванне добрых манер трэба начынаць з рухаў, якія найчасцей сустракаюцца ў быту.

Пачнем з паставы, г. зн. манеры тримаць цела. Паставай называецца прывыч-

нае палажэнне цела ў спакой і руху.

Пры правільнай паставе тулава і шыя тримаюцца роўна, плечы адведзены назад і апушчаны ўніз, живот падцягнуты. Правільная пастава абумоўліваецца таксама і правільнай пастаноўкай ног, а самым буйным недахопам пастаноўкі ног з'яўляецца іх паралельнасць або, што яшчэ горш, касалапасць.

Пры правільнай манеры тримаць ногі абцасы трэба ставіць бліжэй, а насікі крыху расставіць. Калі вы стаіце, адну нагу можна крыху вынесці ўперад, а калені выпрастаць. Зусім недапушчальна стаяць на расстаўленых ногах. Вынікам такой звычкі будуць: сутулая спіна, сагнатая ўперад шыя, выстаўлены живот і паўсагнутыя ногі.

Зграбнасць ва многім залежыць таксама ад адносін даўжыні ног да даўжыні тулава: калі ногі карацей, чым паўрост чалавека, прапорцы фігуры парушаюцца, калі ногі роўныя тулаву або крыху даўжэй, фігура выглядае зграбнай. Калі чалавек стаіць, сагнушы калені, ён тым самым змяншае бачымую даўжыню ног.

Ад правільнай пастаноўкі ног залежыць таксама і паходка.

Вельмі важна ўменне стаіць абцасы па роўнай лініі, а насікі крыху асабна. Вугал паміж насікамі павінен быць невялікі (40—45 градусаў). Пры хадзе не трэба падскокваць, ківацица, круціць плячыма і клубамі. Усё гэта псуе паходку і з'яўляецца вынікам няправільнай пастаноўкі ног. Элегантная, прыгожая паходка залежыць і ад даўжыні кроку. Натуральна, калі жанчына спляшаецца, яе крокі крыху шырэй, чым тады, калі яна ідзе спакойна, але наогул жанчыны ходзяць невялікімі крокамі. Вельмі шырокі крок робіць паходку грубай.

ЯК МОЖНА І ЯК НЕЛЬГА СЯДЗЕЦЬ

Седзячы, людзі прымываюць розныя позы. Адны з іх магчымы толькі ў хатніх абставінах, у гадзіны адпачынку, другія — на вечары, у парку і ў іншых месцах адпачынку, але зусім недапушчальны ў афіцыяльных абставінах.

За сталом пры ядзе, на прыёме, на экзамене, у любых афіцыяльных абставінах сядзець трэба роўна, зай-

маючы палавіну або трывэрткі крэсла, пры гэтым не трэба абапірацца на спінку. Паўляжаць на крэсле або ўмяккім крэсле можна толькі тады, калі ў памяшканні нікога, апрача вас, няма. На людзях развалывацца ў крэсле непрыстойна.

Часта задаюць пытанне: «Можна сядзець, паклаўшы нагу на нагу, ці гэта непрыстойна?»

Калі так сядзе жанчына ў сучасным касцюме, то ў гэтым не будзе нічога непрыстойнага. Гэта зручная і пластичная прыемная поза, асабліва пры добрай форме ног і прыгожым абутку.

Але трэба адзначыць, што поза «нага на нагу» і для жанчын і для мужчын некалькі свободная і магчыма ў тых выпадках, калі людзі адпачываюць або знаходзяцца ў неафіцыяльных абставінах. Сядзець так з чалавекам мала знаёмым або старэйшым па ўзросту, нават у неафіцыяльных выпадках,— недапушчальная. Сядзець, паклаўшы нагу на нагу, закруціўшы адну за другую, не трэба, таму што такая поза зусім непрыгожая, хоць, магчыма, і зручная.

Пластичны будзе поза, калі ногі жанчыны крыху падагнуты, і адна з іх крыху выстаўлена ўперад. Вельмі прыемная поза, калі ногі складзены крыжкам. Калі яны пры гэтым зусім выцягнуты — гэта можна дазволіць сабе толькі пры адпачынку, але не ў афіцыяльных абставінах. Зусім недапушчальная, седзячы, расстаўляць калені ў бакі. Яшчэ горш, калі калені самкнуты, але ступні пастаўлены касалапа.

ЯК ТРЫМАЦЬ РУКІ

Непрыгожа ўпірацца рукамі ў бакі — гэта поза задзірлівая і вульгарная. Не рекамендуецца скрыжоўваць руки на грудзіх — гэта пусе фігуру, садзейнічае сутуласці. Трымаць руки за спіной — не да твару жанчыне. Седзячы, ніколі не падкладвайце руки пад сябе.

Што можна сказаць пра руки ў сувязі з адзежай?

Не рекамендуецца класі руکі ў кішэні штаноў — такая поза вульгарная і для мужчын, і для жанчын. Класі руکі ў кішэні вузкага плацца і паліто не трэба, гэта пусе форму адзення. Калі руки ўкладзены ў кішэні шырокай адзежы — гэта выглядае прыстойна.

Калі вы ідзеце хутка, вялікімі крокамі, руки павінны дапамагаць хадзе невялікімі па размаху, рытмічнымі ў тakt нагам рухамі. Прыймаючы палавіну або трывэрткі крэсла, пры гэтым не трэба абапірацца на спінку. Паўляжаць на крэсле або ўмяккім крэсле можна толькі тады, калі ў памяшканні нікога, апрача вас, няма. На людзях развалывацца ў крэсле непрыстойна.

вольнай хадзе руки павінны быць свабодныя, але нерухомыя. Лішнія рухі рукамі псуяць пластыку хады. Каб адчувацца ад звычкі махаць рукамі, вазьміце што-небудзь у руках: сумачку, парасон, сумку для прадуктаў. Гэта дысцыплінует рухі.

АБ ЖЭСЦЕ

Калі чалавек, хвалюючыся, робіць рукамі міжвольныя рухі, гэта можна пррабачыць, але ўсякая шырокая жэстыкуляцыя непрыстойна. Міжвольныя рухі рук пры спакойнай гутарцы не сведчаць аб добрых манерах.

У жэстах людзей, таксама, як і ў словах, існуюць вульгарызмы; ад іх трэба адчуваць нашу моладзь. Гэтыя жэсты маюць умоўна-бытавыя абавязкі: пstryкнуць па горле або паводзіць па каўняры, як запрашэнне выпіць; паказаць узніты ўгору вялікі палец правай рукі, як абавязкенне чагось добра; паказаць праз плячу вялікім пальцам, як абавязкенне напрамку і да т. п. Наогул паказваць пальцам не трэба, трэба паказваць усёй рукой.

ЗАХАВАННЕ ГІГІЕНЫ

Неахайны чалавек, як бы ні быў ветлівы ў абыходжанні, парушае асноўныя правілы паводзін на людзях. У гэтым недахопе губляюцца любыя знешнія праявы выхаванасці.

Парушэнне грамадскай гігіені ёсьць разам з тым і парушэнне правіл паводзін. Падраная папера, акуркі, старыя кансервавыя бляшанкі, бітае шкло, адыходы ежы, якімі забруджаюцца месцы грамадскага карыстання, — з'ява агідная. Непрыбраныя памяшканні, неправетраныя пакоі, нявымытая падлога, бруд ва ўмывальніках і прыбіральнях — усё гэта пераразтае ў парушэнне гігіенічных норм. Бруднюха — чалавек няветлівы. Чыстата — сапраўднае сведчанне аб культурнасці чалавека.

ШТО ТАКОЕ ДОБРЫЯ МАНЕРЫ У АБЫХОДЖАННІ

Пры любым звароце да чалавека трэба быць ветлівым. Сказаць: «Калі ласка, падыдзіце да мяне» — ветліва, а пакліаць рукою або, што яшчэ горш, пальцам — зусім недапушчальная. Да людзей трэба звяртацца словамі, а не жэстамі; слоўная форма прадугледжана правіламі ветлівасці. У ёй павінны быць:

1) зварот — «таварыш», «грамадзянін» або імя і імя па бацьку. Сказаць: «Пятроў» — няветліва, трэба ска-



Гэта партрэт Соф'і Бруёк, маладой швачкі-матарысткі з Коўполя. Некалькі год назад прама са школьнай парты, без спецыяльнасці прышла яна ў промысловую арцель «Новы шлях». Працавітасць, настойлівасць, кемлівасць дапамаглі дзяўчыне хутка асвоіць швейную справу. Цяпер яна адна з лепшых работніц прадпрыемства, штодзённа амаль удвая перавыконвае зменныя заданні.

Радуеца Соф'я Бруёк сваім поспехам у першым годзе сямігодкі.

Фота М. Пільшчыкава.

заць: «таварыш Пятроў» або «грамадзянін Пятроў»;

2) пррабачэнне: «пррабачце» або «даруйце» (пррабачэнне за зроблены неспакой);

3) пасля атрымання адказу — падзяка. Напрыклад, пры пытанні аб часе трэба сказаць: «Грамадзянін, скажыце, калі ласка, колькі часу?» Атрымаўшы адказ, трэба сказаць: «Дзякую».

ЦІ ТРЭБА ДЗЯКАВАЦЬ ЗА ПРАЯЎЛЕННЕ ВЕТЛІВАСЦІ

Існуе думка, што за праяўленне ветлівасці дзякаўваць не трэба, таму што ветлівасць — абавязак усіх выхаваных людзей, нешта наўшталт службовага абавязку. Такое сцвярджэнне няправільнае.

Словы «пррабачце», «даруйце», «калі ласка» і да г. п. павінны вымаўляцца ва ўсіх выпадках, калі чалавек наўмысна, або ненаўмысна парушыў правілы паводзін.

Напрыклад: у маладой жанчыны ўпала сумачка, яна нагнулася і сама падняла. Спадарожнік таксама нахіліўся, каб падняць упаўшую реч, але спазніўся. Стварылася крыху нялоўкае становішча. Калі ён скажа: «даруйце, калі ласка», нялоўка становішча знікае.

Моладзь часта пытае, як трэба адказваць, калі чалавек папрасіў пррабачэння. Слова «нічога» гучыць нязграбна, таму яго не трэба ўжываць. Як правіла, гаворыць «калі ласка». Сэнс гэтага «калі ласка» трэба разумець як «не турбуйцесь», «вы мяне не патрываўжілі» і да т. п. У гэтых абставінах слова «калі ласка» не трэба разумець як запрашэнне паўтарыць парушэнне.

Вось кароткі комплекс пададак агульнага характару, выкананне якіх арганізуе адносіны паміж людзьмі.

I. KOX.
(«Часопіс мод»).

Плітка шакаладу

Маці ўзяла сумку, паклікала Лёню і сказала:

— Я схаджу ў краму, а ты пабудзь дома. Нікуды не лезь і нічога не чапай. За гэта я куплю табе плітку шакаладу.

— Вялікую ці малую? — спытаў Лёня.

— Сярэднюю, — усміхнулася маці.

— Ідзі, мама, усё будзе добра.

— Ну, дык глядзі ж, — папярэдзіла маці і пайшла.

Лёня застаўся адзін. Ён крыху паходзіў па хаце, паглядзеў у акно. Нідзе нічога цікавага. Гуляць з цацкамі таксама надакучыла. Тады чым жа заняцца? Раптам ён успомніў пра плітку шакаладу, якую паабяцала яму маці. «Дапамагу маме. От яна будзе рада», — вырашыў Лёня. Ён адшукаў венік і пачаў падмятаць падлогу. Стараўся так, каб маці пахваліла яго.

Калі работа набліжалася да канца, Лёня нечакана зачапіўся за памыйнае вядро і перакуліў яго. Брудная разведа расцякалася ва ўсе бакі. На момант хлопчык разгубіўся. Потым, апамятаўшыся, скапіў анучу і стаў хуценька выціраць ваду.

Але не паспей ён скончыць, як у сенцах бразнула клямка і пачуліся матчыны крокі. Лёня спалохана паглядзеў на дзвёры. Што рабіць? Доўга не думаючы, штурнуў анучу ў куток, а сам кінуўся ў другі пакой і залез пад ложак. Сеў і сядзіць, нібы мыш у нары.

Маці яшчэ з парога паклікала Лёню. Але Лёня не адгукнуўся. Гэта зацікавіла маці. «Напэўна схаваўся», — падумала і зайшла на кухню паглядзець, што ён рабіць. Убачыўши лужу вады, яна зразу



Мал. І. Раманоўскага.

мела ўсё. Распрануўшыся, яна пайшла шукаць сына. У пакой, пад ложкам, убачыла яго ногі. «Баіцца, каб я не сварылася», — здагадалася маці, і як ма-га мякчэй, сказала:

— Лёнька, дзе ты? Я купіла табе шакаладку.

Лёня нават не паварушыўся. Калі ён вылезе з-пад ложка, маці можа замест шакаладу пачаставаць чым-небудзь іншым. А гэтага яму зусім не хацелася.

Маці пачакала крыху і хітра сказала:

— Бедны Лёнька! Ён, відаць, з перапуду ўцёк з хаты. Ну, а калі няма яго, то не трэба яму і шакаладу. Пайду і аддам Юрку. Ён часта з ім гуляе і будзе рады такому падарунку...

Лёня вельмі любіў салодкае і выпусціць з рук цэлую плітку шакаладу, вядома, не мог. Забыўшыся на страху, ён гучна крикнуў:

— Мама, я тут! Давай мне шакалад! — і хуценька вылез з-пад ложка.

— Пойдзем, я дам табе шакаладку. — Маці прывяла Лёню ў кухню і паказала на ваду:

— Ты разліў?

— Я...

— Як?

— Незнарок... — і Лёня расказаў, як гэта адбылося.

— Калі так, збяры ваду... Ты разліў, ты і збяры...

— Добра, я зараз! — радасна ўсклікнуў Лёня.

Калі вада была сабрана, маці дастала з сумкі плітку шакаладу, аддала сыну і ласкова сказала: «На, мой памочнічак, ён вельмі салодкі».

Лёня скапіў шакаладку, разгарнуў бліскучую паперку і стаў з асалодай есці. Шакалад сапраўды здаўся яму вельмі салодкім.



Пасмучаная ўнучка

Здарылася так, што маму паслалі на курсы вучыцца, а Верачку адвезлі да бабулі.

— Ты глядзі, дачушка, бабулю слухай, памагай ёй, — наказвала мама Верачцы, развітваючыся.

Усё ішло добра. Унучцы спадабалася бабуля, якая ўмела расказваць шмат цікавых казак, а бабулі спадабалася ўнучка, якая ўжо ўмела напісаць беспамылкова слова «баба».

І вось аднойчы захацела бабуля для Верачкі зварыць прасяны крупнік на малацэ. Паставіла яна на пліту кастрюлю, ды і кажа Верачцы:


— Ты глядзі, унучка, каб крупнік не выбег, а я пайду курэй пакармлю.

Толькі бабуля вышла, а Верачка скок да дзвярэй і на кручик iX! Потым села на падлогу і пачала мальваць пеўніка. Але якраз тут бабуля ў дзвёры пастукала. Напалохалася, не разумее, у чым справа і пытае:

— Хто гэта зашчапіў?

Верачка ахвотна адгукнулася з-за дзвярэй:

— Гэта я, бабулька, каб крупнік не выбег...



Міхась ЗАЛЕСКІ

Водгукі на пісмо «Ці матчына гэта любоў?»,
зменшанае ў № 3 часопіса «Работніца і сялянка»

Маня не адна такая...

Паважаная рэдакцыя!

Прашу змясціць і мае думкі ў Вашым часопісе.

Я зусім не згодзен з тым прымітыўным выхаваннем дзяцей, якое дае сваім родным дзециям грамадзянка Маня Шандрыкава. Якое ж гэта выхаванне? Гэта ж простае калецтва дзяціці. З тых дзяцей вырастуць невукі і грубіяны з пакалечаным харатарам і надламанай душой.

Вы, Маня, «любіце» сваіх дзяцей так, як не трэба іх любіць. Вы не бачыце мяжы, якая аддзяляе сапраўдную матчыну любоў ад любві жывёлы, якая кіруеца толькі інстынктам.

Нельга без хвалівання чытаць, як прыкра складалася асабістасць жыццё Л. Шандрыкава. Магчыма, у ім першапрычына таго, што так недаверліва аднесліся. Вы да другога мужа, абараняючы сваіх дзяцей ад яго ўплыву на іх выхаванне, як тая самка (прабачце за грубасць), у якой засталася толькі адна ўщеха і шчасце—яе дзеци, да якіх нікуму, апрача яе, няма аніякага дачынення.

Пісьмо Вашага мужа знайшло гарачы водгук у майм сэрцы. Я, таксама, як і Л. Ш., з'яўляюся мужам адной, падобнай Вам, асобы. Праўда, у мене родныя дзеци, але ў справе выхавання ў нас з жонкай заўсёды немады.

Што ты разумееш у выхаванні? Хіба ты іх нарадзіў? Ці ты іх грудзьмі выкарміў? — упікае мене жонка, калі я часам не дарую дзециям іх грубых учынкаў.

Пад уплывам маці дзеци растуць не такімі, якімі я хадзеў бы іх бачыць. Старэйши сын, Міколка, ходзіць у трэці клас. Вучыца пасрэдна, хоць і здолъны хлапец.

Чук. Бойка чытае, наляту ловіць тлумачэнне. Але не мае ўседлівасці, вельмі рухавы і цікаўны. Не зважаючы на рэжым дня, ён можа пайсці да таварыша і прабыць там некалькі гадзін.

— Навошта ты мучыш дзіця працай? — упікае жонка. — Хіба яго справа мыць падлогу? Няхай Святлана прывыкае, яна ж дзячынка! А яму хапае турботы хадзіць з сумкай па хлеб! (Маці раз у дзень пасылае хлопчыка па хлеб.)

Не мала згрызоты і з меньшымі хлапчукамі—Вовам і Гарам. Бывае, нагуляюцца ў шашкі, зоймутца другой гульней, і ніводнаму не прыдзе на разум скласці шашкі ў скрынку, аж пакуль Святланка ці Мікола не прыбяруць іх на месца. На маю заўвагу дзециям наконт акуратнасці жонка пярэчыць: «Яшчэ паспейць!».

Аднойчы самага меншага, Вову, хтосьці на вуліцы на вучыў пахабнай песеньцы. Маці на сёмым небе: «Вовачка, паспявай, сынок, яшчэ разок вунь туую песню працёю... цукерак дам!». Вовачка яшчэ раз шаплявіць песеньку. Маці заліваецца ад смеху.

Нярэдка я чытаю жонкі ўрыўкі з педагогічных выкладанняў Макарэнкі, Ушынскага, Талстога. Жонка слухае, згаджаецца. Але да часу. Да першага выбуху злосці, калі яна, не ў сілах стрымацца, пры дзецих мяшае з граззю мене, суседзяў, кожнага, хто трапіць ёй на язык. А дзеци слухаюць, запамінаюць...

Вось яны—людзі, якія калечася дзяцей з малых дзён, не думаючы аб tym, якую шкоду наносяць ім.

М. ВАРАБ'ЕУ

Пасёлак Прагрэс Амурская вобласць.

Няхай зразумее без крыўды

Я — жанчына з адноўкавым лёсам і хачу расказаць аб сваім жыцці. Магчыма, дапамагу людзям. Ніколі яшчэ я не пісала заметак — гэта мая першая. Калі што і не так, то прабачце.

А здарылася ў мене такое. У 1947 годзе я вышла замуж за хлопца з нашай вёскі, старэйшага на 8 год. Спачатку жылі добра, а калі пайшли маленькія дзеци, ён запіў, пачаў мене біць. Шмат начэй я з дзецимі не начавала дома. Муж працягваў піць і вырашыў кінуць мене з чатырма дзецимі. У сакавіку 1955 года ён паехаў па

Уладзімір КОРБАН

Памочніца

Байка

Калі спытаці:

Хто першая памочніца ў маці!
Любы адкажа: «Што за навіна!
Вядома, што дачушка! Хіба ж дзіва?
І асабліва,
Калі яна
Адна».

Але бывае і такое:

Напрыклад, у сям'і дачушак троє
І ўсе яны памочніцы ў маці сапрауды.
А як адна дачушачка, тады
Матуля тупае ўвесе дзень ад ранку,
Дачушка ёй прысесці не дae.
Ператварылася матуля для яе
У самую звычайную служанку.

Прызнацца, мы нядаўна чулі,
Што ў гэтym вінаваты і матулі...



вярбоўцы ў Карэла-Фінскую ССР, а 19 ліпеня я атрымала тэлеграму, што муж утапіўся.

Што ж рабіць? Ехаць хаваць трэба. Пахавала мужа і думала, што на гэтым усё скончана. Але ў красавіку 1958 года я сустрэлася з адным мужчынам, у якога жыццё таксама склалася няўдала. Была ў яго жонка і дзеци, але калі ён цяжка захварэў, жонка яго кінула на бальничным ложку. Вось мы і вырашылі дзяліць бяду і радасць папалам.

Дзеци мае за час, калі я жыла адна, вельмі расславомліліся, бо заставаліся без нагляду, паколькі мне трэба было працаваць у калгасе.

Другі муж спачатку нічога не гаварыў, але неўзабаве вышаў з цярпення і пачаў сачыць за дзецимі. Патрабаваў, каб спаць клаліся своечасова, елі што зварана, не садзіліся за стол не памыўшыся. Наогул наводзіў у сям'і строгі парадак. Мне ж — маці, як і грамадзянцы Мані,— здалося, што ён занадта «патрабуе» ад дзеци, не шкадуе іх. Я пачала дакараць яго ва ўсім. «Калі б яны былі твае, ты б не здзекваўся з іх», — казала я. І што ж атрымалася? Аднойчы разгарэлася вельмі вялікая спрэчка, і муж пачаў збіраць свае рэчы. Але не лёгка было рабіць гэта чалавеку, ні ў чым не вінаватаму. Ён пачаў тлумачыць, што не для сябе стараецца выхаваць дзеци, а для мене, што куды лягчэй жыць з дзецимі, калі яны дысыплінаваныя і добра выхаваныя. І ўспомніла я тады жыццё бабулі, у якой была сям'я з 14 чалавек! Ёй трэба было працаваць на ўсіх ды яшчэ і на пана. Што б яна рабіла, калі б яе дзеци былі распусныя, як мае? Я папрасіла ў свайго мужа прафесійнага абязца больш ні ў чым яго не дакараць.

Я цялper рада, што своечасова спахапілася і зразумела сваю віну. Але мы, жанчыны, усе амаль аднаго харата: як бензін у адкрытай пасудзіне — у пяці метрах прайдзі з агнём, і можа быць пажар. Так і мы з-за ўсякага глупства можам распаліць такую спрэчку, што і цэлай вёскай не пагасіш.

Мілая Маня, і Вы не крыўдуйце на мужа. Не думайце, што ён Вас не кахае. Калі ён не дазваляў Вам рабіць аборт, значыць не ён Вас, а Вы яго не кахаеце. Чаму Вы не захацелі мець ад яго дзіця? Можа, яно было б шчасцем і радасцю ўсяго ягонага жыцця?

Часам маці залішне песьцяць дзеци, і яны вырастаюць беларучкамі. Падлетку гадоў 14—16, а ён не слухае нас. Вось толькі тады мы пачынаем разумець свае памылкі і жалімся, што не было каму вучыць нас разам з дзецимі.

А. КОРЗУН

Гомельская вобласць,
вёска Акопы.

23

Чырвадаеце біз

ЯК МЫЦЬ ПАСУДУ

Пастаўце перад сабой два тазікі з гарачай вадой. У адзін з іх пакладзіце 1 столовую лыжку сухой гарчыцы (калі пасуда вельмі тлустая — 2 лыжкі). Абмыць пасуду ў гарчычнай вадзе і адразу ж апалаціце ў чыстай (абавязкова гарачай). Нажы і відэльцы не



апускайце ў ваду, а працірайце вільготным шматком, затым наядаком або буйнай соллю і зноў чыстым шматком.

Патэльні праціраюць паперай, чысціць буйнай соллю, потым абмываюць гарачай вадой.

Каструлі ні ў якім разе не скрабіце најком або драчнай губкай. Калі ежа ў каструлі прыгарэла, наліце ў каструлю салёнай вады і дайце ёй пакіпець на агні. Пах рыбы можна знішчыць, уліўши ў гатаваную ваду крыху воцату або абцёршы каструлю шматком, намочаным у воцаце.

Сушыць пасуду можна ў драчных сушылках. Гэта эканоміць працу.

ЯК ЧЫСЦІЦЬ СКУРАНЫЯ ВЫРАБЫ

Для чысткі вырабу са скурой і надання яму першапачатковага бліску добра збіваюць бялкі 1—2 лек і прыдапамозе фланелі старанна



праціраюць гэты выраб. Калі скура чорнага колеру, то да збітага бялка дадаюць невялікую дробачку сажы.

ЯК АПРАНАЦЦА ЦЯЖАРНАЙ ЖАНЧЫНЕ

Адзежа цяжарнай жанчыне не павінна сціскаць грудную клетку і живот. Нельга

надзяваць тугія паясы і ліфчыкі. Спадніцу таксама не трэба засцягваць на таліі, лепши насіць яе на плечыках.

У другой палавіне цяжарнасці вельмі карысны спецыяльны бандаж, які падтрымлівае живот. Па меры развіцця цяжарнасці бандаж трэба расшыраць, падганданіць па фігуры. Надзяваць бандаж, лежачы на спіне.

Абутак таксама павінен быць зручны, свабодны, на нізкім або сярэднім абцасы. Калі цяжарная жанчына носяць туфлі на высокім абцасы, плод можа прыняць няправільнае палажэнне.

Ні ў якім разе нельга насіць у перыяд цяжарнасці круглыя гумавыя падвязкі, яны затрымліваюць кроваварот, а гэта вядзе часам да расшырэння вен на нагах.

Верхняя сукенка і бялізна цяжарнай жанчыны павінна быць бездакорна чистая.

*

Як абнавіць аксамітны або велюровы берэт ці капялюш? Берэт набіце чыстымі шматкамі, каб ён захаваў сваю форму, і патрымайце над каструляй з гата-



ванай вадой. Капялюш таксама патрымайце над каструляй з гатаванай вадой, злёгку праводзячы па ім мяккай шчоткай.

*

Прасуючы бялізу, вы выпадкова спалілі яе. Неадкладна пратрыце спаленае месца перакісам вадароду, разведзеным папалам з ва-



дой, і прасуйце цёплым прасам, пакуль не высаходзе.

Калі вы запрасуеце непатрэбную складачку, раза-

трыце яе мокрым шматком па прамой нітцы тканіны (нават калі складачка ўтварылася па касой нітцы) і працягвайце прасаваць.

Ніколі не прасуйце памятуючу бялізу. Ад гэтага бруд замацоўваецца ў тканіне.

Калі бялізна падраная, папраўце яе, перш чым прасаваць.

*

Прасуючы шарсцяныя рэчы, памятайце, што іх прасуюць з левага боку, праз вільготны шматок. Калі ж вам неабходна прасаваць іх па правым баку, прасуйце праз вільготны шарсцяны шматок.

*

Калі вы варыце рысавую кашу на малацэ, не кідайце ніколі цукар праста ў каструлю ў час варкі. Рыс дрэнна разварыцца і будзе клейкім. Растварыце цукар у невялікай колькасці крутога вару і дадайце ў рыс, калі ён будзе зусім гатовы.

*

Бульбянае пюре будзе смачней і пышней (асабліва, калі вы прыгатаўляеце пюре са старой бульбы), калі дадаць у пюре збіты бялік.

*

Каб захаваць рыбу свежай на працягу двух-трох дзён, трэба пасыпаць яе буйнай соллю і загарнуць у сурвэтку, папярэдне змочаную падсалоджаным воцатам (1—2 кавалкі цукру на паўлітра воцату).

*

Высаходшай гарчыцы можна варнуць свежасць і рэзкасць, дадаўши туды крыху воцату і цукру.

*

Кавалак цукру, кінуты ў чайнік да таго, як вы зальце чай варам, зробіць яго больш пахучым і моцным.

*

Смажаная каўбаса не пузырыцца, калі яе папярэдне памачыць у халодным малачэ або абліць варам.

*

Двайнную масу збітага бялка можна атрымаць, калі дадаць да кожнага бялка пепрад збіццём столовую лыжку халоднай вады.

*


Бялкі можна хутка збіць туга, калі дадаць да іх дробачку солі або некалькі кропель лімоннага сочку.

ЯК УКЛАДВАЦЬ ВАЛАСЫ

Акуратная прычоска — украса жанчыны. Калі валасы завіты працяглай завіўкай (перманент) і не ўкладзены пасля мыцця, прычоска выглядае непрыемна і непрыгожа. З валасоў, завітых працяглай завіўкай, лёгка зрабіць любую прычоску. Для гэтага пасля мыцця галавы злёгку вільготныя валасы накручваюць пасму за пасмай на бігудзі (лепш буйныя) — ад самых канцоў да каранёў валасоў. Перад тым як накручваць, кожную пасму расчэсваюць. Калі валасы высаходні, расчэсваюць іх, зняўшы бігудзі.



Мал.1



Мал.2

Вельмі зручныя самаробныя бігудзі. Іх робяць так. З кавалка ваты робяць невялікі валік (таўшчынёй у 3 см, даўжынёй у 7—8 см), абкручваюць яго бінтом або марляй і зашываюць, пакінуўшы канцы марлі па 15 см даўжынёй для завязвання. Зрабіце штук 20 та кіх бігудзі.

ЯК МЫЦЬ ГАЛАВУ

Найлепш мыць галаву праз кожныя 10 дзён. Калі вада жорсткая, яе кіпяціць і даюць астыць. Мыла бяруць «Дзіцяча» або «Яечнае».

Прамываюць скuru і валасы мыльнай пенай кончикамі пальцаў, дадаючы пакрыху цёплай вады і тым самым разрэджаючы мыла. Пасля гэтага добра паліваюць валасы вадой. Калі моцна паліваць густую пену, мыла застанецца ў вала сах.

Прамытыя валасы добра прапаласкаць вадой з воцатам (1 столовая лыжка воцату на 1 літр вады). Гэта змяншае высушваючое дзеянне мыла.

Калі вада мяккая, прамываць валасы воцатам не трэба.

М. ЦІХАНАУ,
майстар цырульных справы.

ЯК ПРЫГАТАВАЦЬ КУМЫС У ХАТНІХ УМОВАХ

Лекавае значэнне дыэтычных кісламалочных прадуктаў вядома ўжо даўно. Вялікае распаўсюджанне атрымалі такія прадукты, як кефір, ацыдафільнае малако і кумыс. Асаблівае значэнне мае кумыс, які з'яўляецца вельмі добрым лекавым сродкам і пажыўным дыэтычным прадуктам. Кумыс добра дзейнічае на цэнтральную неровую сістэму, паляпшае страваванне і абмен рэчываў. Нялаўна высветлена, што кумыс, як і некаторыя іншыя дыэтычныя малочныя прадукты, выдзяляе антыбіятычныя рэчывы, якія падаўляюць дзеянне раду шкодных бактэрый, напрыклад, гніласных. Акрамя таго, у склад мікрофлоры кумысу ўваходзяць дрожджы, якія процідзейнічаюць развіццю туберкулёзных бактэрый і сінтэзуюць вітаміны групы «В».

Урач Е. Талмачова распрацавала метад прыгатавання кумысу з абястлушчанага каровінага малака, які нічым не адрозніваецца ад кумысу, прыгатаванага з малака кабыліц. Гэты від кумысу шырока ўжываецца ў спецыяльных здраўніцах. Кумыс па метаду Е. Талмачовай можна прыгатаваць не толькі на спецыяльных прадпрыемствах (завод, лабараторыя і г. д.), але і ў хатніх умовах.

Кумыс у хатніх умовах атрымліваецца наступным чынам.

На адзін літр абястлушчанага малака (адгону або масленкі) дадаецца адна шклянка вады і 2—3 становія лыжкі цукру або мёду. Усё разам кіпяціць, астуджваюць да хатнай тэмпературы і заквашваюць, уліваючы пры памешванні 1—2 становія лыжкі добра гафіру або сыраквашы. Заквашанае малако пакідаюць пры тэмпературе 25—30 градусаў па Цэльсію да ўтварэння згустка. Атрыманую сыраквашу трэба энергічна размяшчаць абараванай у крутым вары чыстай металічнай лыжкай, працягніць праз чистую стэрыльнную марлю і пакласці дрожджы для спітавога браджэння.

Для атрымання аднаго літра кумысу бяруць 1—2 грамы сухіх, 3—5 грамаў прасаваных або 5—10 грамаў вадкіх дражджэй (хлебапякарных, піўных, вінных або спіртавых), якія здольны збраджваць цукар. Перад уніясненнем дражджэй у сыраквашу іх падрыхтоўваюць шляхам папярэдняга браджэння.

Для гэтай мэты дрожджы замочваюць у асобнай чыстай пасудзе гатаванай, салодкай, цеплаватай вадой і вытрымліваюць некалькі гадзін, пакуль яны забродзіць.

Салодкая сыракваша з унесенымі ў яе дражджамі ставіцца для спітавога браджэння пры хатнай тэмпературе. Кумыс лічыцца гатовым, калі забродзіць. Для наўполнення ў кумысе спірту яго разліваюць у бутэлькі, шчытна закаркоўваюць і выносяць у халоднае месца або ставяць у халодную ваду.

Ужываць кумыс рэкамендуецца пасля парады з урачом, пры дрэнным апетыце, ператамленні, страце вагі, знесіленні пасля хваробы, парушэнні абмену рэчываў, захворваннях кішечніка і туберкулёзе.

Для паляпшэння апетыту і стрававання кумыс рэкамендуецца піць павольна, невялікімі глыткамі па 1—2 шклянкі непасрэдна перад ядом або ў часе яды. Лекавай дозай лічыцца адзін-два літры кумысу ў дзень.

Н. ПАУЛАУ,
інжынер Упраўлення
мяса-малочнай прамысловасці.

Адказы рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,
Т. Т. ДЗМІТРЫЕВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 02816

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке.

Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісаны да друку 28/V 59 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103. Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 руб. 80 кап. Дадатак—выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.
Тыраж 170 000 экз. Зак. 323.

ПАРАДЫ УРАЧА

Лячэнне ангіны

I. A. і C. V. Лямбовіны з Івянецкага раёна просяць адказаць, ці можна вылечыцца ад хранічнай ангіны, мітрапальнага пароку сэрца і ці можа такі парок быць у сямігадовага дзіцяці?

Ангінай мы называем запаленне паднябеных міндалін і слізістай пашчы. Некаторыя ангіны вылечваюцца хутка, не пакідаючы пасля сябе ніякіх слядоў, іншыя зацягваюцца на працяглы час і пераходзяць у хранічны стан, у так званы «хранічны танзіліт». Асобы з хранічным танзілітам хварэюць частымі абвастрэннямі і павінны быць пад назіраннем і знаходзіцца на ўліку спецыяліста—урача вуха, горла і носа.

Дзеци, якія хварэюць хранічным танзілітам, знаходзяцца заўсёды пад пагрозай захворвання рэуматызмам. Танзіліты трэба лячыць, але калі звычайнае лячэнне не эфектыўнае — міндаліны неабходна выразаць.

Рэуматызмам хварэюць дзеци незалежна ад узросту. Дзеци, якія перанеслі адзін або некалькі прыступаў рэуматызму, часта хварэюць парокам сэрца і пераважна недастатковасцю мітрапальнага клапана. Мітрапальную недастатковасць прынята лічыць невылечнай. Аднак, пры ўрачэбным назіранні і правільным правядзенні рэжыму дзеци з мітрапальной недастатковасцю добра прыстасоўваюцца да жыцця. Бываюць выпадкі поўнага выздараўлення.

А. РАПАПОРТ,
дырэктар Інстытута АМД БССР.

КОНКУРС НА ЛЕПШЫ ТВОР

Рэдакцыя часопіса «Работніца і сялянка» ад'яўляе конкурс на лепшае апавяданне, нарыс, малюнак, фотаздымак. Тэмамі работ павінны быць: савецкі патрыятызм, барацьба жанчын горада і вёскі за выкананне сямігадовага плана, праблемы сям'і, быту, маралі, выхавання.

ЗА ЛЕПШАЕ АПАВЯДАННЕ ВЫЗНАЧАНЫ:

дзве першыя прэміі па 1500 руб.;

дзве другія прэміі па 1000 руб.;

тры заахвочвальныя прэміі па 500 руб.

ЗА ЛЕПШЫ НАРЫС:

дзве першыя прэміі па 1000 руб.

дзве другія прэміі па 750 руб.

тры заахвочвальныя прэміі па 300 руб.

ЗА ЛЕПШУЮ ВОКЛАДКУ ЧАСОПІСА:

адна першая прэмія 1000 руб.

дзве другія прэміі па 500 руб.

ЗА ЛЕПШЫЯ ИЛЮСТРАЦЫІ И ФОТАЗДЫМКІ:

адна першая прэмія 1000 руб.

дзве другія прэміі па 500 руб.

Тэрмін прадстаўлення матэрыялаў да 1 снежня 1959 года.

Рэдакцыя

19659

